



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

26 ЛІПЕНЯ 2014 г.

СУБОТА

№ 139 (27749)

Кошт 1800 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Сказаць «не» гепатыту



Як на Гомельшчыне дапамагаюць украінцам



Мастацкія «сады» Міхаіла Шыкава

СТАР 3

СТАР 5

СТАР 6

НЕ СТРАЦІЦЬ ХЛЕБ

Прэзідэнт патрабуе максімальна хутка ўбраць палегліцу

Учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка здзейсніў рабочую паездку ў Мінскі раён, падчас якой азнаёміўся з ходам уборачнай кампаніі. Кіраўніку дзяржавы далажылі аперацыйную інфармацыю аб стане пасаваў збожжавых культур.



Фота БЕЛТА

Прэзідэнт падкрэсліў, што самая галоўная задача, якая стаіць сёння перад аграрыямі, — максімальна хутка ўбраць так званую палегліцу, каб не дапусціць страт урадкаў. «Як бы ні было складана, гэты хлеб трэба ўбраць імгненна. Максімум 3–4 дні. Галоўная задача сёння — убраць палеглыя пасаў. Гэта мяне больш за ўсё хвалюе. Усё астатняе мы зробім, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Шкада будзе хлеба, які вырас, калі мы яго не возьмем. Страціць такі хлеб — гэта злачыства».

Аляксандр Лукашэнка даручыў Камітэту дзяржкантролю і іншым спецыялістам прааналізаваць выкананне гэтага даручэння, паведамляе БЕЛТА.

Прэзідэнт дэталёва цікавіўся ў спецыялістаў прычынамі палегласці на паллях і магчымымі захадамі, якія дазволілі б пазбегнуць узнікнення падобнай праблемы ў будучыні. Як далажылі кіраўніку дзяржавы, сярод усіх іншых умоў найважнейшае значэнне ў гэтым пытанні мае сорт культуры, якая вырошчваецца. У сувязі з гэтым Прэзідэнт даручыў надаць пільную ўвагу структуры пасаваў і параіў выкарыстоўваць найбольш устойлівыя сарты. У прыватнасці, у наступным годзе падобным чынам арганізаваць пасяўную ва ўсім Мінскім раёне, каб можна было параўнаць атрыманыя вынікі і вызначыць эфектыўнасць.

Кіраўніку дзяржавы таксама далажылі аб ходзе ўборачнай кампаніі і відах на ўраджай. Па стане на 25 ліпеня, па краіне збожжавыя і зернебабовыя культуры ўбраны на плошчы 549 тыс. га, што складае 22,6% ад агульнай плошчы пасаваў. Намалочана больш за 2,1 млн т пры сярэдняй ураджайнасці 39 ц/га. Рапс ужо сабраны на 94% плошчаў. Намалочана больш за 753,1 тыс. т пры сярэдняй ураджайнасці 22,5 ц/га.

Чакаецца, што валавы збор збожжа без уліку кукурузы ў сельгасарганізацыяў складзе амаль 8 мільёнаў тон.

У ходзе рабочай паездкі кіраўнік дзяржавы таксама запатрабаваў надаваць больш пільную ўвагу пытанню навідазнення парадку на зямлі, не толькі ў гарадах і ўздоўж асноўных транспартных магістралей, але і ў самых аддаленых кутках Беларусі. У той жа час Прэзідэнт звярнуў увагу, што і самі грамадзяне, асабліва ў прыватным сектары і ў вёсцы, павінны прымаць актыўны ўдзел у справе па падтрыманні парадку і даручыў кіраўніцтву мясцовай вертыкалі ўлады выбудаваць адпаведную работу з насельніцтвам.

Асабліва жорсткія меры, аж да канфіскацыі транспартнага сродку, кіраўніку дзяржавы даручыў прымяняць да тых, хто забурджувае навакольнае асяроддзе, звальваючы рознае смецце ў неўстаноўленых для гэтага месцах.

«АД ВАС ЗАЛЕЖЫЦЬ НАСТРОЙ І ДАБРАБЫТ ЛЮДЗЕЙ»

Работнікам і ветэранам гандлёвай галіны Рэспублікі Беларусь

Дарагія сябры! Сардэчна віншую вас з прафесійным святам — Днём работнікаў гандлю і 90-годдзем з дня ўтварэння Міністэрства гандлю.

Ваша галіна ўносіць важкі ўклад ва ўстойлівае развіццё эканомікі краіны і адыгрывае важную ролю ў забеспячэнні насельніцтва неабходнымі таварамі і паслугамі. Ад вашага прафесіяналізму, кампетэнтнасці, адказнасці ў многім залежыць настрой і дабрабыт людзей. Усмешка і ўвага прадаўца — залог задавальненасці пакупнікоў.

Беларускі гандаль упэўнена развіваецца. Адкрываюцца сучасныя магазіны, прапануецца якія асалотныя тавары і паслугі. Здарова канкурэнцыя гандлёвых прадпрыемстваў дае магчымасць ульваць на цэны і павышаць якасць працы.

Шчыра хачу пажадаваць ветэранам галіны. Многія гады вы аддалі сваёй рабоце, а цяпер з'яўляецеся вопытнымі настаўнікамі моладзі.

Жадаю ўсім работнікам гандлю моцнага здароўя, шчасця і поспеху ў прафесійнай дзейнасці.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

РЫІТУЙ ФОРМУ Ў ЛІПЕНІ



СПЯКОТА ШКОЛЬНАМУ ШОПІНГУ НЕ ПЕРАШКОДА

ЛІЧБА ДНЯ

36%

ГАДАВЫХ

склада ў чэрвені сярэдняга стаўка на новых крэдытах у беларускіх рублях, знізіўшыся з пачатку года на 5,9 працэнтнага пункта. Зніжэння стаўкі ўдалося дасягнуць дзякуючы працэнтнай палітыцы Нацыянальнага банка, якая забяспечвала прывабнавы ўмовы для зберажэнняў у беларускіх рублях, даходнасць якіх на-ранейшаму перавышала даходнасць зберажэнняў у замежнай валюце і ўзровень інфляцыі. Дынаміка стаўкі рэфінансавання і ставак па інструментах Нацыянальнага банка вызначалася ў адпаведнасці з бягучым і прагназуемым узроўнем інфляцыі, мак-разканамічнымі ўмовамі і неабходнасцю павышэння даступнасці крэдытаў у нацыянальнай валюце.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 26.07.2014 г.

Долар ЗША	10300,00 ▲
Еўра	13870,00 ▲
Рас. руб.	294,00 ▲
Укр. грыўня	869,20 ▼

Набыць школьнае адзенне ў ЦУМ прыехала сям'я Ткачовых са Смалевіч — Наталля Уладзіміраўна з дочкамі Янай і Таняй.

Да пачатку школьных заняткаў застаецца яшчэ больш за месяц, але самыя прадбачлівыя бацькі і дзеці ўжо пачалі рыхтавацца да новага школьнага сезона. Тым больш што ва ўсіх універмагах Мінска ўжо распачаліся школьныя кірмашы. Мы пабывалі на адным з іх — у ЦУМе. Якраз у гэты дзень тут была аб'яўлена 15-працэнтная зніжка на ўсе нехарчовыя тавары. Малых і іх бацькоў, нягледзячы на гарачыню, тут аказалася няма.

Ірына Алегаўна сёння спецыяльна ад-прасілася з працы на дзве гадзіны раней, каб сыну Ягору купіць што-небудзь да школы. «Раз такая зніжка тут... — тлумачыць яна. — Да таго ж сёння спадзяёмся купіць усё хутэй: ажыятажу пакуль няма, чэргаў у прымерачнай кабінке, самі бацькі, не назіраецца». «Тут добры асартымент, праўда, колеравая гама касцюмаў мне не вельмі падабаецца — толькі чорныя і сінія... — уголас разважае Ірына Алегаўна. — Нам патрэбна школьная форма, кашулі, ранацы... Увогуле, усё. Паглядзім што-ці тут, што-ці ў іншым месцы».

«Мы падлічылі: на адзенне і абутак для нашага Ягора неабходна як мінімум 5 мільёнаў рублёў», — кажа дзядуля, які таксама пад'ехаў сюды, каб дапамагчы з выбарам.

А вось шматдзятная маладая мама Марына, у якой сын Максім пойдзе ў 5 клас, а дачка Юля ў 7-ы («і яшчэ ў нас ёсць двух-

гадовы Ігарок») разлічвае ўсё неабходнае для сына і даць купіць за 3 мільёны. «Тым больш сёння акцыя ў краме. Для нас гэта істотна», — прызнаецца яна.

У секцыі дзіцячага адзення хлопчак гадоў васьмі стаіць перад люстэркам у строгім гарнітуры-тройцы. Мама, тата і бабуля ўважліва аглядаюць яго з галавы да ног. Нарэшце, мама выносіць вердыкт: «Вялікі». І, звяртаючыся да сына: «Дзіма, распыльвай гузікі, будзем іншы мераць».

«Навошта? Гэты добры, не хачу мераць...»

Дзвучаткі ставяцца да прымеркі больш зацікаўлена. А некаторыя нават занадта.

«Гэта які памер? — дзелаіцца цікавіцца ў прадавачкі малага гадоў сямі, трымаючы ў руках белую блузку. Побач круціцца перад люстэркам у новай спадніцы прыкладна яе аднагодка.

Класныя навіны

Адзінаццацікласнікаў праэкзамэнуюць па гісторыі Беларусі

У наступным навучальным годзе ў выпускнікоў 11-х класаў з'явіцца новы абавязковы экзамен. Калі два апошнія гады на выхадзе з сярэдняй школы вучні здавалі тры абавязковыя іспыты — па беларускай ці рускай мове, матэматыцы і замежнай мове, то цяпер гэты пералік дапоўніў вусны экзамен па гісторыі Беларусі.

Але агульная колькасць абавязковых іспытаў для выпускнікоў сярэдняй школы не змянілася. Новы абавязковы экзамен змяняць іспыт па выбары: гэта маглі быць і літаратура, і фізікультура, і тая ж гісторыя Беларусі або географія ці біялогія. Выбар заставаўся за выпускніком... Цяпер жа адзінаццацікласнікі будуць пазбаўлены права выбіраць і павінны будуць прадмантраваць экзаменацыйнай камісіі свае веды па гісторыі роднай краіны.

А вось пасля заканчэння базавай школы вучні будуць здаваць цяпер усю трохэксамэнавую экзамэнацыйную мову (пісьмова), рускую мову (пісьмова) і матэматыку (таксама пісьмова).

Выключэнне з экзамэнацыйнага пераліку пасля 9-га класа экзамэну па гісторыі Беларусі звязана з тым, што фактычна вылучэнне гісторыі Беларусі ў 9-м класе заканчваецца падзеямі 1917 года, а ўвесь савецкі перыяд і перыяд незалежнас-

ці Беларусі ўваходзіць у праграму 10–11-х класаў, — патлумачыла кіраўнік прэс-службы Міністэрства адукацыі Юлія Ваніна.

Атрымліваецца, што выпускнікі базавай школы гэтага года будуць здаваць іспыт па гісторыі Беларусі праз два гады другі раз?

«Для выпускнікоў 2015-га і 2016-га гадоў экзамен па гісторыі Беларусі будзе абавязковым толькі на той матэрыял, які школьнікі будуць вывучаць у 10-м і 11-м класах, — удакладнілі ў прэс-службе».

Акрамя таго, пачынаючы з 2014/2015 навучальнага года, у пералік выпускных іспытаў пасля завяршэння навучання на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі ўводзіцца выпускны экзамен па мове нацыянальнай меншасці — польскай або літоўскай (для навучэнцаў, якія вывучалі гэту дысцыпліну). Сёння ў Беларусі функцыянуюць 2 школы з польскай мовай навучання і выхавання (у Гродне і Ваўкавыску) і 2 школы з літоўскай мовай навучання (у вёсцы Рымдзюны Астрэвецкага раёна і вёсцы Пелясы Воранаўскага раёна). На мове нацыянальнай меншасці ў 2013/2014 гадах навучаліся 794 школьнікі (669 чалавек на польскай і 125 навучэнцаў — на літоўскай).

Надзея НИКАЛАЕВА.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ



ЗША ў бліжэйшы час могуць зрабіць Украіну саюзнікам НАТО

Злучаныя Штаты неўзабаве могуць прадаставіць Украіне статус прывілеяванага пазаблокавага ваеннага партнёра НАТО. Пра гэта са спасылкай на ўласны крыніцы ў Вашынгтоне заявіў былы кіраўнік знешняй разведкі Службы бяспекі Украіны Мікалай Маламуж. «Якраз у перыяд, калі мы праводзім усё аперацый, думаю, што гэтая дапамога ўжо будзе наступача, уключаючы да ваеннай тэхнікі. Яна трохі пазней пойдзе», — заявіў Маламуж. Экс-кіраўнік знешняй разведкі СБУ адзначыў, што і Сенат, і Кангрэс падтрымліваюць гэтае рашэнне і могуць зацвердзіць яго ўжо ў бліжэйшыя дні. Ён растлумачыў Маламуж, такі статус пазаблокавага партнёра даасць магчымасць Кіеву атрымаць ад Вашынгтона пашырэнне фінансавання на закупку і аранду ваеннай тэхнікі і абаронных комплексаў, а таксама права на пастаўкі ваеннай тэхнікі і ўзбраенняў падчас ваіны.

НЕДАХОП СНУ ПАРУШАЕ ПАМЯЦЬ І ПАГРАЖАЕ ХВАРОБАМІ


Супрацоўнікі ўніверсітэтаў Каліфорніі і Мічыгана высветлілі: калі чалавек недаспае, у яго знікае адна частка памяці. Да таго ж у мозгу пачынаюць фарміравацца падманныя ўспаміны пра падзеі, якія ніколі не здараліся. Чым больш чалавек не спаў, тым мацней выяўляўся негатывны эфект. І калі чалавек на працягу доўгага часу мала спіць, ён абавязкова знізіць сабе якасць памяці. Тут дзейнічае назапашвальны эфект. У норме чалавек павінен спаць па 7–8 гадзін. Між тым большасць людзей спіць недастаткова. У перспектыве гэта таксама пагражае дыябетам, гіпертаніяй, хваробай Альцгеймера.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

РАСІЯ АБМЯЖУЕ ЎВОЗ УКРАЇНСКАГА МАЛАКА

Расія з 28 ліпеня абмяжуе ўвоз малака і малочнай прадукцыі з Украіны. Пра гэта паведамаў памочнік кіраўніка Рассельгаснагляду Аляксей Аляксее-рашэнка. У ведамстве заяўляюць, што гэтае рашэнне прынята ў сувязі з неаднаразовымі парушэннямі расійскіх ветэрынарна-санітарных патрабаванняў. Напрыклад, у прадукцыі былі выяўлены антыбіётыкі тэтрацыклінавай групы. Забарона тычыцца ўсёй малочнай прадукцыі, уключаючы сыры. «Расшэнне прынята, украінскія калегі пра яго праінфармавалі, у бліжэйшыя гадзіны гэта рашэнне будзе фармалізавана», — адзначыў суразмоўца агенцтва. Сёння сыр і іншую малочную прадукцыю пастаўляюць у Расію дзесяць украінскіх прадпрыемстваў. Раней у ліпені Расія забараніла ўвоз малочнай прадукцыі, вырабленай на прадпрыемствах, якія ўваходзяць у «Мілітэнд-Украіна». Распажыўнагляд таксама забараніў пастаўкі сярняй прадукцыі ўкраінскай кампаніі «Лазоўскі малочны завод». Акрамя гэтага, у РФ дзейнічаюць забароны на імпорт з Украіны бульбы і свініны, а таксама кандытарскай прадукцыі кампаніі Roshen.



КОРАТКА

Больш за 400 праблемных дамоў уведзена ў эксплуатацыю ў Беларусі за год дзякуючы ўмяшанню Прэзідэнта. Такі адзін з асноўных вынікаў дзейнасці створанай на даручэнні кіраўніку дзяржавы Аляксандра Лукашэнка рабочай групы, якая з чэрвеня мінлага года займаецца праблемнымі пытаннямі ў будаўнічай галіне.

24 ліпеня ААН апублікавала «Даклад аб чалавечым развіцці 2014», у якім Беларусь па індэксе чалавечага развіцця займае 53-е месца сярод 187 краін свету. Рэспубліка знаходзіцца на лідзючых пазіцыях у групе краін з высокім узроўнем чалавечага развіцця.

Асацыяцыя тураператараў Расіі даследавала самыя папулярныя ў расійскіх турыстаў маршруты гэтага лета і прышла да высновы, што ў гэтым сезоне замест Украіны расійскія турысты паехалі ў Беларусь і па сярэдняй паласе Расіі.

Замежныя і беларускія грамадзяне, працаўладкаваныя ў прадстаўніцтвах замежных арганізацый, з 25 ліпеня павінны атрымаваць зарплату толькі ў беларускіх рублях. Тое ж датычыцца і выплаты зарплаты замежным грамадзянам, якія працуюць у Беларусі ў арганізацыях з замежнымі інвестыцыямі.

Ёсць кантакт!

І ПРАЙСЦІ, І ПРАЕХАЦЬ

Пасля візіту «Звязды» праблемны ўчастак праезду паабяцалі ўпарадкаваць

Вёскі Скавародкі і Маліноўшчына Маладзечанскага раёна хоць і адносяцца да розных сельсаветаў, але знаходзяцца па суседстве. Аднак праісці з аднаго населенага пункта ў другі ўжо амаль не магчыма. За апошнія дзесяцігоддзі дарога паміж дзвюма вёскамі ператварылася ў сучасную паласу перашкоды, дзе калодобны чаргуюцца з лужынамі, якія, здаецца, ніколі не высохаюць. А жыхары Скавародак маюць магчымасць праехаць знаёмых, схадзіць у краму ці сесці на аўтобус да Маладзечна ў Маліноўшчыне толькі ў вельмі сухое надвор'е.



Так дарога выглядае ў сухое сонечнае надвор'е.

■ Навіны заканадаўства

21 ліпеня Прэзідэнт падпісаў Указ № 361 «Аб асобных пытаннях падаткаабкладання, бухгалтарскага ўліку, пераацэнкі маёмасці і спягання арэнднай платы». Прэс-служба кіраўніка дзяржавы паведамляе, што дакумент падрыхтаваны ў мэтах рэалізацыі шэрагу законаў. Некаторыя нормы ўказа пракаментываў «Звяздзе» старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзімір КАРАГІН.

Давёў да ладу — не плаці

Указам прадугледжана, што дааткова арэндная плата будзе спаганяцца з юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў — плацельшчыкаў падаткаў па спрощанай сістэме падаткаабкладання за зямельныя ўчасткі, якія выкарыстоўваюцца не па мэтавым прызначэнні, не выкарыстоўваюцца на працягу тэрмінаў, вызначаных заканадаўчымі актамі, і занятыя да афармлення прыватнаасведчальных дакументаў. Па словах Уладзіміра Карагіна, гэты захад правільны: «Цяпер проста не будзе магчыма ідуць ліхтароў, якія зацягваюць тэрміны будаўніцтва, займаюць залішнія плошчы і г. д.».

■ Дыскусія

НАША ПАВІННА БЫЦЬ ПАЎСЮЛЬ

ГЭТАЯ ДУМКА СТАЛА ЛЕЙТМАТЫВАМ КАЛЕГІІ МІНІСТЭРСТВА ГАНДЛЮ

Дома заўсёды хочацца адчуваць сябе як дома. Прынамсі мне. Думам, што многім маім сябрам таксама. І шмат каму ва ўсёй краіне. У тым ліку міністру гандлю Валянціну ЧАКАНАВУ, які на пасяджэнні калегіі ведамства вельмі непакоіўся наконт таго, што, заходзячы ў наш гандлёвы цэнтр, адчуваеш сябе ў нейкім італьянскім магазіне.

ПЕРАДУМОЎ ДЛЯ РОСТУ ЦЭН НЯМА

Між іншым, адбылося гэта ўсё напярэдадні 90-годдзя міністэрства. Відаць, менавіта таму ад усіх прамой і абмеркаванню велья асаблівай адказнасцю. Столькі гадоў працы — а якія вынікі? З большага станочныя. Аднак ёсць шмат праблем. Падводзіліся на пасяджэнні толькі вынікі паўгоддзя, але ж з іх добра вынікае, што яшчэ трэба рабіць.

Перш за ўсё Валянцін Чаканав нагадаў, што Міністэрства гандлю з’яўляецца адным з галоўных складніках эканомікі нашай краіны: «Без эфектыўнай працы гандлю немагчыма забяспечыць сацыяльна-эканамічны дабрабыт. Гэта вельмі адказная місія». Таксама ён заявіў, што з галоўнай задачай ведамства справілася — забяспечыць усе сацыяльна-групны насабнасці шырокім асартыментам тавараў і паслуг. «Але нельга забывацца, што ў нашых прадпрыемстваў зніжаецца прыбытак, падае рэнтабельнасць. Павялічваецца доля стратных арганізацый». Па словах Артура КАРПОВІЧА, першага намесніка міністра гандлю, за ступеньмай 2014 года страты дапушчаны 10 арганізацыямі. Атрымліваецца, што стратнай з’яўляецца кожная пятая. Аднак у параўнанні з мінулым годам ёсць станоучы трэнд — па выніках лютлага 2014 года стратнымі былі 12 арганізацый. А па апошніх звестках — такіх увогуле засталася толькі 9. «Што з гэтым рабіць? — задаў пытанне міністр і сам адказаў: — Проста працаваць. Трэба дакладна вызначаць бізнес-план. Аднак не і шмат прадпрыемстваў, якія працуюць вельмі эфектыўна. І на маю думку, трэба падтрымліваць, у першую чаргу, эфектыўныя арганізацыі, тых, хто працуе лепш».

Яшчэ адна болевая кропка Мінгандлю (якое, на думку спажыўцоў, у гэтым само вінавата) — «Сталіца» некалі задумвалася якраз з той мэтай, каб вадзіць туды замежнікаў, каб там паказаваць беларускі тавар.

Віктар Маргелаяў. — Другое пытанне — як уключыцца ў 45 дзён адтэрміноўкі пляжу? Умовы павінны быць узаемавыгаднымі для двух бакоў дзелавога пагаднення. Можна быць, вярта міністэрству праводзіць нейкія семінары і ўсё тлумачыць на прыкладзе: «Валянцін Чаканав падгадзіў з суразмоўцамі: «Мы і сапраўды павінны пайсці ў народ і распавесці аб выкананні закона. Чаму 45 дзён? А чаму не больш? Калі два дырэктары прадпрыемстваў — гандлёвага і прамысловага — дамовіліся, няхай будзе і 50 дзён. Трэба ўсё з галавой рабіць. Закон створаны для таго, каб не выходзіць за яго межы, аднак ёсць дамоўленасць двух бакоў. І гэта трэба разумець, гэта нармальна».

якошы цэны. Валянцін Чаканав растлумачыў, што «Міністэрства гандлю ўплывае на мяненне цэн толькі з дапамогай устанавлення гандлёвых надбавак на прадукты. І такія надбавкі мы пачыналі». Ён таксама адзначыў, што ў апошнія дні, дзякуючы антыманапольным дзеянням урада, кошты ў харчовых крамах зменшыліся і стабілізаваліся. «Таму перадумоў для наступнага росту цэн няма», — падкрэсліў міністр. Акрамя таго, ён спадзяецца на сумеснюю працу па зніжэнні кошту прадукцыі з вытворцамі.

ПАТРЭБНА ДАПАМОГА Ў РЭАЛІЗАЦЫІ ЗАКОНА

Віктар МАРГЕЛАЎ, першы віцэ-старшыня Мінскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў, адразу загаварыў пра надзённае — рэалізацыю новага закона аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю і грамадскага харчавання: «Прадпрымальнікі краіны актыўна працуюць з Мінгандлем. Аднак ёсць яшчэ шмат пытанняў. Першае — як рэалізоўваць закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю? Мы бачым праблемы з выкананнем артыкула аб долі ў 20% у гандлі на пэўнай тэрыторыі. Мінэканомікі рытуе нарматыўны акт, згодна з якім да 1 жніўня наступнага года будучы вызначаны долі кожнага прадпрыемства на тэрыторыі адміністрацыйнай адзінкі. Атрымліваецца, што рэалізацыя закона адкладваецца яшчэ на год. Відаць, ёсць яшчэ вялікае жаданне перадыліць рынак у гэты апошні год, — выказаў меркаванне

Віктар Маргелаяў. — Другое пытанне — як уключыцца ў 45 дзён адтэрміноўкі пляжу? Умовы павінны быць узаемавыгаднымі для двух бакоў дзелавога пагаднення. Можна быць, вярта міністэрству праводзіць нейкія семінары і ўсё тлумачыць на прыкладзе: «Валянцін Чаканав падгадзіў з суразмоўцамі: «Мы і сапраўды павінны пайсці ў народ і распавесці аб выкананні закона. Чаму 45 дзён? А чаму не больш? Калі два дырэктары прадпрыемстваў — гандлёвага і прамысловага — дамовіліся, няхай будзе і 50 дзён. Трэба ўсё з галавой рабіць. Закон створаны для таго, каб не выходзіць за яго межы, аднак ёсць дамоўленасць двух бакоў. І гэта трэба разумець, гэта нармальна».

РЫХТУЙ ФОРМУ Ў ЛІПЕНІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Мама і сястрычка ацэнываюць: — Тут не вузка? — няўпэўнена пытаецца маці. — Хадзіць нармальна, — кідае ў адказ дачка.

КАРЫСНА ВЕДАЦЬ

АДНАРАЗОВАЯ ДАПАМОГА ДА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

У нашай краіне да навучальнага года шматдзетныя сем’і, дзе трое дзяцей навуачнага ўзростава ўстанова агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі, атрымліваюць аднаразовую дапамогу — да 30% бюджэту працыковага мінімуму на кожнага навучэнца. Разам з рэспубліканскімі льготамі ёсць і рэгіянальныя. Напрыклад, у Мінску да навучальнага года шматдзетныя сем’і, дзе хаця б адно дзіця вучыцца ва ўстанова агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі, маюць права на аднаразовую дапамогу — да 30% БПМ на навучэнца. Акрамя таго, у Мінску з 21 ліпеня ва ўсіх буйных універмагах дзейнічае дабрачынная акцыя «Партфэль першаахлашніка» для будучых першаахлашак з малазабяспечаных і шматдзетных сем’яў.

ДАДАТКОВЫЯ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ШМАТДЗЕТНЫХ СЕМ’ЯЎ, У ЯКІХ ЁСЦЬ ШКОЛЬНІКІ

— Навучэнцам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама устаноў вышэйшай адукацыі пры засваенні адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыі належыць бясплатнае харчаванне, калі ў сям’і трое і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. — Плата за атрыманне дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў школах мастацтваў не спаганяецца з сем’яў, якія маюць трох і больш дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. — Для сем’яў, у якіх выхоўваюцца трое і больш дзяцей дашкольнага ўзросту і/або дзяцей, якія навуачнага ў агульнаадукацыйных установах, і/або спецыяльных установах адукацыі, і/або на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў вышэйшых навуальных установах, плата за карыстанне падручнікамі (навукальнымі дапаможнікамі) зніжаецца на 50%. — Кіраўнікі ВУН, СОНУ, ПТВ і каледжаў маюць права прадастаўляць зніжкі з кошту навучання ў парадку і памерах, якія вызначаюцца ўрадам, выхадцам з сем’яў, дзе трое і больш неўпаленных.

лінасаці прасек паветраных ліній электраперадачы. «У аднаўленчыя работы, калі прадпрымальнік бярэ нерухомацца, якая з’яўляецца гістарычнай каштоўнасцю, трэба ўкладваць вялікія грошы. Цяпер можна не спаганяць арэндную плату за зямельнага ўчастка, занятага важнымі гістарычнымі аб’ектамі. Гэта вельмі дапаможа прадпрымальнікам, якія добра сумленна ставяцца да сваіх абавязкаў і прыводзяць да ладу падобныя аб’екты», — лічыць кіраўнік РКП.

Каб не было «падатку на паветра»

Акрамя таго, нормамаі ўказа прадугледжваецца: вызваліць ад падаходнага падатку пацверджаныя расходу па найме жыллага памяшкання пры аплаце наймальнікам работніку выдаткаў на камандзіроўках, а таксама непацверджаныя выдаткі ў межах нормаў, вызначаных заканадаўствам; вызваліць суды, які і дзяржаўныя органы, ад падаткаў, збораў (пошлін) пры атрыманні

сродкаў, у тым ліку ад здачи ў арэнду памяшканняў, пры ўмове пералічэння гэтых сродкаў у поўным аб’ёме ў бюджэт; абавязваць замежныя арганізацыі, якія ажыццяўляюць прадпрымальніцкую дзейнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і стаяць на падатковым ўліку без адкрыцця прадстаўніцтва, выкананне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб бухгалтарскім ўліку і справаздачнасці; вызначыць у 2014 годзе адтэрміноўку на 90 дзён права на вылік увазнога ПДВ для арганізацый, якія імпартуюць і рэалізуюць тавары ў нязменным стане. Уладзімір Карагін адзначыў тут некалькі нормаў. Па-першае, наконч вызвалення ад падатку расходаў на найм жыллага памяшкання: «Раней атрымлівалася, што чалавек, за якога заплаціла фірма, павінен быў выплаціць 12% падаходнага падатку. Аднак ён жа не атрымліваў ніякага даходу, а толькі кампенсацыю выдаткаў за найм жыллага памяшкання. Прэзідэнт выслушаў меркаванне бізнесу і ліквідаваў гэтую недарэчнасць». Вельмі слушным стаў дазвол не плаціць падаткаў пры здачи дзяржаўнай

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

■ На слыху

КРОК НАСУСТРАЧ

Беларускі ўрад вырашыў зняць абмежаванні на пастаўках украінскіх кандытарскіх вырабаў і піва на айчынным рынак. Чым адкажа Украіна?

«24 ліпеня прэм’ер-міністрам Рэспублікі Беларусь падпісана пастанова (№ 719), якая здымае ў нашых партнёраў па СНД асцярогі адносна доступу іх тавараў на беларускі рынак», — паведаміў начальнік упраўлення інфармацыі — прэс-сакратар МЗС Дзмітрый МіРОНЧЫК.

Нагадаем, што ў красавіку-маі было ўведзена ліцэнзаванне паставак у нашу краіну цэменту, шкла, піва, некаторых відаў макаронных і кандытарскіх вырабаў. Гэтыя рашэнні былі ўведзены часова, тэрмінам на шэсць месяцаў, і тычыліся тавараў з усіх дзяржаў, акрамя членаў М’ятнага саюза. На гэтыя падзеі асабліва негатыўна адрагавала Украіна, пра што «Звязда» пісала ў мінулую суботу.

Тады мы расказвалі, што наша суседка вырашыла ўвесці спецыяльныя пошліны на шэраг беларускіх тавараў (шыны, халадзільнікі, малочныя вырабы, угнаенні і іншае). Для ўступлення ў сілу гэтага рашэння далі адтэрміноўку 10 дзён. У выніку Беларусь зрабіла крок насустрач першай. «На працягу красавіка-ліпеня ў пастаянным рэжыме ажыццяўляўся маніторынг сітуацыі з доступам ліцэнзійных тавараў, асабліва з краін СНД, з якімі ў нас падпісаны пагадненні аб свабодным гандлі. Яго вынікі сведчаць аб выпраўненні негатыўных тэндэнцый, якія мелі месца на ўнутраным рынку на момант прыняцця пастаной. Такім чынам, адпала неабходнасць у ліцэнзаванні тавараў, якія паступаюць да нас з краін, што падпісалі Дагавор аб зоне свабоднага гандлю ад 18 красчынніка 2011 года», — заявіў Дзмітрый Мірончык. Міністэрства замежных спраў чакае, што «Украіна забяспечыць доступ беларускіх тавараў на свой рынак у рэжыме, які вызначаны Дагаворам аб зоне свабоднага гандлю, апэратыўна адмяніўшы адпаведныя рашэнні Міжведамаснай камісіі».

Калі ўкраінскія рашэнні ўступяць у сілу, то, па словах Дзмітрыя Мірончыка, будучы прымацца захад адзаватнага рэагавання: «Хаця спадзімся, што па негатыўным сцэнары падзеі развівацца не будуць, бо гэта не адпавядае духу і ўзроўню ўзаемадзейнення паміж нашымі брацкімі краінамі».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

НАВІНЫ

ПАЎЗЕІ

ФАКТЫ

ПЕРШЫЯ «ТЫСЯЧНІКІ» МІНШЧЫНЫ

У Мінскай вобласці з’явіліся першыя «тысячнікі» на жыве. Найбольш іх у Слуцкім раёне.

Дружны тандэм Аляксандра Дубіка і Мікалая Хаценкі намалаціў 1198 тон збожжа. Міхаіл Гліміцкі і Дзяніс Даўгалевіч дасягнулі ўзроўню ў 1075 тон. Усе яны працуюць у ТАА «Вітка-Агра». За імі ідуць Міхаіл Скрундзік і Сяргей Клешчукевіч з аграфірмы «Лунькі», а таксама Мацвей Горбань і Віталь Абелец з ААТ «Падліссе-2003».

На Ключевыя лепшы вынік — у Генадзя Куліка (сельскагаспадарчае ўнітарнае прадпрыемства «Племяны завод «Чырвоная Зорка»). Сярод маладых камбайнераў наперадзе Алег Навіцкі і Аляксандр Мале (ААТ «Салігорскі райграсэрвіс») — 1170 тон намалочанага збожжа.

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ТАРЫФЫ НА ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЮ ДЛЯ ДАЧНЫХ КААПЕРАТЫВАЎ ПАВЫШАЦЦА НЕ БУДУЦЬ

Пра гэта паведамляе Міністэрства эканомікі.

«Некаторыя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі інфармацыю аб павышэнні тарыфаў на электраэнергію для садоўніцкіх таварыстваў і дачных кааператываў. Падобныя паведамленні сталі наступствам памылковага разумення пастановы Міністэрства эканомікі ад 12 ліпеня № 51», — растлумачылі ў ведастве.

Гэтым дакументам тарыфы на электрычную энергію, што адпускаецца гаражым кааператывам і кааператывам, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю аўтаматэльных станянак, вызначаны на ўзроўні тарыфаў для насельніцтва, што забяспечвае поўнае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат на іх аказанне (як для насельніцтва, якое эксплуатае нежыллыя памяшканні). Такім чынам, для гэтай катэгорыі спажыўцоў тарыфа на электраэнергію павялічаны да Вр917,2 за 1 кВт•г (да гэтага — Вр745,9 за 1 кВт•г). Пры гэтым тарыфы на электраэнергію для садоўніцкіх таварыстваў і дачных кааператываў засталіся на ранейшым узроўні — Вр745,9 за 1 кВт•г.

Пастанова ўступіла ў сілу 18 ліпеня гэтага года.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

СВЯТА НА БЕРАГАХ «БЕЛАРУСКАГА МОРА»

У горадзе Мядзел, што на Міншчыне, 26 ліпеня адбудзецца раённае свята возера «Краса майго краю».

Падчас мерапрыемства будучы працаваць тэматычныя пляцоўкі: «Забавы», «З глыбіні вясцоў», «Рамесны карагод», «Водная алімпіяда па-мядзельска!».

Запланаваны таксама канцэртная праграма аматарскіх калектываў, пеннае і вогненнае шоу, выступленні удзельнікаў тэлевізійнага праекта «Акадэмія талентаў», маладзёжных субкултур, стральба з лука, шоу хадулістаў. Цікава будзе гасцям наведаць выстава-продаж вырабаў самадзейных майстроў, майстар-класы па разнастайных відах рамястваў, паўдзельнічаць у спарбінцтвах па рыбнай лоўлі, пляжным валейболе. Арганізатары мерапрыемства — Мядзельскі раённы выканаўчы камітэт.

Дарэчы, на Мядзельшчыне налічваецца 52 возеры. Сямае вялікае — возера Нарач. Яго называюць па-рознаму: «блакітным сэрцам», «беларускім морам», «жамчужынай Беларусі».

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ.

МУЗЫКА, ЯКАЯ АБ’ЯДНОЎВАЕ

На пачатку ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца бадай, самы маштабны летні музычны фест пад адкрытым небам — фестываль жывой музыкі «МОСТ». Але, як заўважыць будзе, у многіх глядачоў магчымасці не супаці з жаданніямі, таму асабіста трапіць на выступленні любімых гуртоў змаглі далёка не ўсе ахвотныя. Тэлеканал АНТ абяцае выправіць гэтую несправядлівасць — пачынаючы ўжо з бліжэйшай суботы.

Меламаны энюў сустрэнуцца, толькі ўжо ў тэлеэфіры, з беларускімі гуртамі «Дай Дарогу!», «Лепрыконсы», Akute і пераможаць трэцяга сезона тэлепраекта «Акадэмія талентаў» Валерыя Сядоўскаў; расійскімі удзельнікамі Stigmata, Louna, On-the-Go, «Ленінград», украінскімі праектам «Валянцін Стрыкала», а таксама халдзінерамі фесту — Kasabian, Guano Apes, Skillet і John Newman. А падамоўч адлучы той самы настрой і драйв тэлевайдучы Іван Падрэз і Андрэй Бонд, якія, «прапісаўшыся» на фестывалі, падрыхтавалі для глядачоў сустрэчы і інтэрв’ю з вядомымі выканаўцамі, а таксама шэраг сюрпрызаў і розыгрышаў з прыемнымі падарункамі.

Дзе: АНТ. Калі: 26 ліпеня, 2 і 9 жніўня ў 23.20.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

БОЕПРЫПАСЫ ЛІКВІДАВАНЫ

834 боепрыпасы калібра 45 і 76 мм і 3 узрывальнікі знайшлі ў Навабеліцкім раёне Гомеля, калі капалі траншею для водаправода.

Між іншым, вуліца, дзе выяўлены склад часін Вялікай Айчыннай, мае назву Збройны праезд. Буйное пахаванне неясных боепрыпасаў выяўлена на тэрыторыі базы па перапрацоўцы драўніны, якая належыць прыватнаму прадпрыемству. Сапёры, якія прыбылі на месца выкліку, выявілі з метровай глыбіні неяснае знаходку, вывезлі ўсё на палігон і абшчодзілі. Група размініравання вайскавай часткі 5525 працягвае абследаванне тэрыторыі, дзе былі выяўлены боепрыпасы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ЛІГА ЕЎРОПЫ

«Дынама» і «Шахцёр» ідуць далей, «Нёман» сышоў з дыстанцыі

Першымі з трох беларускіх клубаў у турніры свой матч завяршылі футбалісты мінскага «Дынама». Гуляючы ў гасцяў у фінскага клуба МЮПА, падапечныя Уладзіміра Жураўля завяршылі сустрэчу ўнічыю — 0:0. Тыдзень таму ў Мінску дынамаўцы разграмілі фінскую дружную з лікам 3:0. У трэцім кваліфікацыйным раўндзе «Дынама» чакае сустрэча з румынскім клубам «Клуж». Першую гульню мінчане правядуць 31 ліпеня на сваім полі, а 7 жніўня згуляюць у Румыніі.

Футбалісты салігорскага «Шахцёра» следам за «Дынама» таксама прабіліся ў трэці кваліфікацыйны раўнд Лігі Еўропы. Учора на полі салігорскага стадыёна «Будаўнік» гарнік першымі прапусцілі мяч ад гасцей з ірландскага «Дэры Сіці» — на 6-й хвіліне вароты Артура Кацяноўка пабіў Майкл Дафі. Гаспадары поля нядоўга праігрывалі, і ўжо праз 3 хвіліны Сяргей Баланоўч аднавіў раўнавагу — 1:1. Яшчэ праз 20 хвілін «Шахцёр», да радасці сваіх заўзятараў, выйшаў наперад — другі гол у вароты Джэраарда Догерці забіў грузінскі легіянер беларускага клуба Аляксандр Гурулі. Да перапынку абодва сапернікі маглі яшчэ раз забіць па гол, але абаронцы камандаў былі на вышыні. У другой палове сустрэчы гульня праходзіла на сустрэчных курсах, на 67-й хвіліне матчу Дзмітрый Асіпенка забіў трэці мяч — 3:1. Да канца гульні салігорцы не наступілі ініцыятыву і яшчэ двойчы дабіліся поспеху — на 81-й хвіліне вызначыўся Мікалай Януш, а перад самым фінальным свістком Ілья Галюза даў вынік да разгромнага ліку 5:1.

Наступным сапернікам беларусаў будзе белгіскі «Зульце-Варгем», які 31 ліпеня прыме «Шахцёр» у сабе дома, а 7 жніўня каманды згуляюць у Беларусі.

А вось футбалісты гродзенскага «Нёмана» не маглі прайсці ў трэці кваліфікацыйны раўнд розыгрышу Лігі Еўропы. Заплат хатняй нічэй ў першым матчы 2-га раўнда кваліфікацыі з «Хабнарф’Вэрдорам» (1:1) падапечныя Сяргея Саладоўнікава ў гасцях наступілі іспандцам з лікам 0:2 і завяршылі свой еўракубоваы шлях.

У трэцім кваліфікацыйным раўндзе галоўнага кантынентальнага турніру Лігі чэмпіёнаў барысаўскі БАТЭ двойчы сустрэнецца з венгерскім «Дэбрэцзінам»: 29 ліпеня сапернікі згуляюць у Венгрыі, а 5 жніўня сустрэнуцца на полі «Барысаў-Арэны».

Считать утерянной печать ООО «Мастер24» УНП 690826390.



Прадаўшчыца Кацярына Світа: «Школьныя глобусы і ў часы камп’ютараў не страцілі папулярнасць у пакупнікоў!»

малая частка таго, што трэба. Але ж гэта не жарт — першы клас! — няўзброеным вокам прыкметна, што бабуля вельмі адказна ставіцца да збораў любімай унучкі.

— Самы вялікі напльў пакупнікоў мы традыцыйна назіраем пасля 20 жніўня і асабліва — у апошнія дні месяца, калі дзеці прыязджаюць з летнікаў і ад бабўль-дзядуляў, — кажуць прадаўцы ЦУМА. — Але некаторыя — і іх, як бачыць, таксама нямала — хочучь сабраць сваіх дзяцей да школы крыху раней, калі ўсё можна спакойна выбраць, прымераць. А 1 жніўня ў нас на трэцім паверсе адкрыецца «Дзіцячы свет». Будзе цэлае свята — дэманстрацыя мадэляў, цукеркі, зніжкі, акцыі для пакупнікоў...

Святлана БУСЬКО.

ТЫМ ЧАСАМ

НА ЛЮБЫ ГУСТ

Больш за 40 суб’ектаў гаспадарання правялі зацікаўленаць да школьнага кірмашу, які напярэдадні новага навучальнага года ў Гродне ўжо традыцыйна праходзіць на Савецкай плошчы.

У кірмашы удзельнічаюць практычна ўсе мясцовыя гандлёвыя структуры, многія індывідуальныя прадпрымальнікі, якія спецыялізуюцца на продажы тавараў для школьнікаў (кніг, сыткаў, ранцаў, канцылярскіх рэчэй, адзення, абутку) і, вядома

ж, непасрэдна прадпрыемствы-вытворцы гэтай прадукцыі. Кірмаш працуе штодзённа з 11 да 19 гадзін (без выхадных), прычым да пачатку навучальнага года тут плянуюць некалькі дэманстрацый мадэляў школьнага адзення.

Як правіла, пік пакупніцкай актыўнасці на школьным кірмашы чакаецца бліжэй да 1 верасня, але можна атаварыцца і загады, прычым, так бы мовіць, па поўнай праграме. Што многія гродзенцы, як пераканаўся карэспандэнт «Звязды», і робяць.

— Сёння прыйшлі суд

ЧАМУ ІМ НЕКАМФОРТНА Ё ГОРАДЗЕ?

На гэтым фотаздымку — дрэвы каля будынка Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, якія, на жаль, ужо не з'яўляюцца тутэйшым упрыгажэннем і, так бы мовіць, лёгкімі горада. Некаторыя «волаты» цалкам пазасыхалі, пагібель чакае, мяркуючы на ўсім, і шэраг іншых. Што адбываецца?



Фота Яўліяны ВАНКОВІЧ.

Гэтая праблема абмяркоўвалася на сустрэчы кіраўніцтва Гродзенскага гарвыканкама са спецыялістамі жыллёва-камунальных прадпрыемстваў і біёлагамі.

Вядома ж, нічога вечнага ў прыродзе не бывае. І страты расліннасці — працэс таксама натуральны. Штогод, паводле ацэнкі прадпрыемства «Гродназеленбуд», горад страчвае каля 10–12 працэнтаў прадстаўнікоў расліннага свету. Пры гэтым замест загінулых дрэў і саджанцаў, што не прыжыліся, высаджваюцца новыя. Толькі сёлета ўжо высадзілі прыкладна дзве тысячы дрэў. І гэтая лічба яшчэ не канчатковая, бо, напрыклад, восенню плануецца перасадка ўжо «дарослых» дрэў (з дапамогай спецыяльнай машыны) у новы сквер каля плошчы Дзекабрыстаў.

Разам з тым хваробы многіх дрэў (і не толькі ў вышэйзгаданым месцы) цяжка патлумачыць натуральнымі фактарамі. Напрыклад, патрабуе вывучэння той факт, што лісце ў клёнаў нечым пашкоджана (жаўце, засыхае, скручваецца пра краях), а каранёвая сістэма, ствол і

галіны, па назіранні аграамічнай службы «Гродназеленбуд», у норме. Не абвінавачваю ў гібель дрэў і ўмовы надвор'я: сёлетняе лета ў цэлым не з'яўляецца спякотным, а значыць, прычына засыхання тых жа ялін каля будынка медуниверсітэта ў іншым. У чым?

На сустрэчы ў гарвыканкаме былі агучаны некаторыя версіі. На думку спецыялістаў «Гродназеленбуд», на гарадскую расліннасць негатыўна ўплывае зімовая апрацоўка дарог антыгалалёднымі сродкамі. У прыватнасці, на праспекце Я. Купалы былі вымушаны павысякаць бязрозы, якія пачалі гінуць пасля раставання снегу з пясчана-саяльных сумесяў. Існуюць і біялагічныя фактары, звязаныя з уплывам на дрэвы кармада і іншых шкоднікаў. Метады аховы расліннасці вядомыя, але ці можна іх заздзейнічаць ва ўмовах гарадскога асяроддзя?

На гэтыя і іншыя пытанні, звязаныя з хваробамі і гібельлю дрэў у горадзе, павінна адказаць камісія з удзелам кампетэнтных спецыялістаў.

Барыс ПРАКОПЧЫК

■ Абарані сябе

У гарадах захваральнасць на вірусныя гепатыты вышэйшая, чым у сельскай мясцовасці. Штогод у краіне рэгіструецца каля 7 тысяч усяіх выпадкаў вірусных гепатытаў.

— Вірусы гепатыт выклікае вострыя і хранічныя захворванні печані. Вострыя, жаўтушныя формы сустракаюцца ў нас сёння вельмі рэдка. Але колькасць хворых з хранічнымі віруснымі гепатытамі, якія выяўляюцца ўпершыню, паступова прырастае — за кошт больш дастаналага абследвання насельніцтва, — кажа **загадчыца аддзялення вірусасцыяваных цырозаў печані Мінскай гарадской клінічнай інфекцыйнай бальніцы Людміла ЖМУРОУСКАЯ**. — Абавязкова абследуюцца цяжарныя, студэнты медустановаў, якія прыступаюць да практыкі. Пры першачарговым выяўленні ўрач павінен устанавіць, у якой форме працякае вірусны гепатыт (актыўнай ці не), ці патрабуецца лячэнне.

Найбольш добра ў свеце вывучаны пяць асноўных вірусаў гепатыту — А, Е, В, С, D. Самымі распаўсюджанымі застаюцца А, В і С. Гепатыты А і Е перадаюцца з забруджанай вады або харчовымі прадуктамі, бытавым шляхам. Працякаюць у вострай форме, так што іх цяжка «прапусціць». Гепатыты В, С, D перадаюцца ў выніку кантактаў з кроўю — падчас сексу, траплення крыві на пашкоджаную скуру або слізністую, пры выкарыстанні забруджаных абсталявання падчас маніпуляцый, звязаных з траўманнем скуры (пірсінг, нанясенне тату, манікюр), а таксама пры ін'екцыйным увядзенні наркатыку.

Вакцына ад А і В

28 ЛІПЕНЯ — СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ БАРАЦЬБЫ З ГЕПАТЫТАМ

— У большасці выпадкаў гепатыты перадаюцца сярод маладых людзей падчас сексу і выкарыстання ін'екцыйных наркатыкаў, — нагадвае **загадчы аддзела эпідэміялогіі Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Уладзімір ПАШКОВІЧ**.

ГЕПАТЫТ А. Прафілактычная вакцинацыя дзяцей 6 гадоў і па эпідэміялагічных паказаннях паспрыяла значнаму зніжэнню захваральнасці. Цяпер яна ў Беларусі на нізкім узроўні. Аднак рэгіструюцца выпадкі, завезеныя з іншых краін, дзе захваральнасць на гепатыт А значна вышэйшая. У асноўным цыркулююць таджыкскі, кіргізскі і егіпецкі варыянты.

ГЕПАТЫТ В. З 1996 года ў нас была арганізавана выбаранная вакцинацыя супраць гепатыту В па эпідэміялагічных паказаннях у нацыянальны календар прафілактычных прышчэпак. Вакцинацыя ўсіх нованароджаных, дзяцей у 13 гадоў і асобных груп рызыкі (медыцынскіх і тых, хто прыжывае разам з такімі хворымі) спрыяла зніжэнню і захваральнасці на гепатыт В. Цяпер яна ў Беларусі таксама на нізкім узроўні.

ГЕПАТЫТ С. Вострая і хранічная захваральнасць апошнім часам істотна не змяняецца. На жаль, вакцыны супраць гэтага тыпу віруса пакуль не існуюць.

Звыш паловы выпадкаў інфіцыравання вірусамі гепатытаў В і С на працягу дзесяці гадоў не маюць ніякіх клінічных праў. Ад-

нак кожны чацвёрты, інфіцыраваны вірусам гепатыту В, пазней гіне ад раку або цырозу печані, якія развіваюцца з-за інфекцыі.

Што дапаможа засцерагчыся?

1. Стандартныя санітарна-гігіенічныя захады — ужыванне ежы і вады гарантаванай якасці, захаванне тэхналогіі гатавання страў, асабістая гігіена, купанне ў спецыяльна адведзеных месцах.
2. Выкананне манікюру, тату і г. д. ў спецыяльных салонах, дзе, у адрозненне ад «салонаў на даму», інвентар апрацоўваецца належным чынам.
3. Рэгулярныя медагледы, здаровы лад жыцця (засцярога ад рызыкоўных сексуальных паводзін, неўжыванне наркатыкаў) і вакцинацыя. Прышчэпкі ад віруса гепатыту А можна ўсім, хто выязджае за межы краіны. Неспрыяльныя краіны па вірусных гепатытах — Сярэдняя і Паўднёвая Азія, Афрыка, Лацінская Амерыка, Украіна, некаторыя рэгіёны Расіі. Імунітэт выпрацоўваецца цягам 3–4 тыдняў. Для больш працяглага імунітэту рэкамендуецца правядзенне рэвакцынацыі. **Прышчэпкі ад вірусных гепатытаў А і В можна зрабіць у Цэнтры імуннапрафілактыкі на базе Мінскай гарадской дзіцячай інфекцыйнай бальніцы, а таксама ў некаторых паліклініках — платна.**

Святлана БАРЫСЕНКА

І ПРАЙСЦІ, І ПРАЕХАЦЬ

«Такія калдобыны, што «МАЗы» «сдазяцца»

Праўда, некалькі гадоў таму да Скавародак усё ж пусцілі аўтобус — па аб'язной дарозе. Аднак з некалі часткова заасфальтаванай дарогай, калі можна яе так назваць, нічога так і не зрабілі.

Гэты шлях праходзіць каля маліноўшчыненскага спіртагарэлачнага завода «Аквадзіў», і менавіта па ім трактары вывозяць з завода брагу — вадкасць карычневага колеру са спецы-

колеру — усё тая ж брага, якая выцякае на пясчанае пакрыццё. Дзе-ндзе ямы спрабавалі засыпаць бітай цоглай, але і гэта не ратуе кіроўцаў, таму легкавыя машыны і аўтобусы ехаць сюды не рызыкуючы.

На шляху сустракаю жанчын, якія з кіем пераадольвае дарогу. Кажу, што праведвала ў Маліноўшчыне дачку. На пытанне, ці можна далей прайсці, адказвае: «Цяпер яшчэ нічога, а воб'яс паля дажу складана». «Каб не гэтыя брагавозы, была б дарога!» — з горчым кідае жанчына і рушыць далей.

актыўны старшыня **Маркаўскага сельсавета Іван МАЦВІЧ**. — Але па нашых дакументах на баланс ДРБУ-195 знаходзіцца 1900 метраў дарогі. Мы перамералі Скавародкі і высветлілася, што даўжыня вёскі 1400 метраў. Адпаведна, кудысьці «зніклі» яшчэ 500 метраў — якраз адгледжаны дачку. На пытанне, ці можна далей прайсці, адказвае: «Цяпер яшчэ нічога, а воб'яс паля дажу складана». «Каб не гэтыя брагавозы, была б дарога!» — з горчым кідае жанчына і рушыць далей.

лішніх кіламетраў. А што рабіць тым, хто ходзіць на працу пешшу?

— Ці правільна я разумею з вашых слоў, што будавец гэтую дарогу няма сэнсу?

Не здолела абмінуць вялізную, на ўсю дарогу, лужыну, каб не загцікацца. Там, дзе вада больш-менш падсыхае, на дарозе застаюцца патрэсканыя плямы аранжавыя колеру.



«Колькі ўжо прасілі! Ніхто не зробіць нам дарогу», — перакананая жыхарка Скавародак.

У ліпені 2010 года адбыўся сход грамадзян, на якім уздымалася пытанне адрэзку дарогі Скавародкі — Маліноўшчына. Дарогу паабцілі зрабіць у жніўні. Пэўныя работы па ачышчэнні рамонце ў вёсцы сапраўды прайшлі, аднак адрэзак шляху на Маліноўшчыну так і не кранулі, затое даслалі паведамленне, што ўсе заплаваныя работы выкананыя. Праўда, на той момант на баланс ДРБУ лічылася толькі 1200 метраў дарогі, а яшчэ 700 метраў яны прынялі пазней, у 2012 годзе, так што праблемны ўчастак тады яшчэ заставаўся нічым.

— Сэнс ёсць, але гэта магчыма толькі тады, калі будзе грошы, — адказвае намеснік старшыні райвыканкама.

Паводле яго слоў, калісьці калгас, які абслугоўваў гэтую ўнутрыгаспадарчую дарогу, меў у тым патрэбу, бо па ёй у яго вазілі ўсё тую ж брагу з завода. Цяпер патрэба адпала, і, адпаведна, дарога прыйшла ў заняпад. Аднак Алег Хлебавец пагаджаецца, што крыву напярэць праезд усё ж такі можна.

Тыя самыя «брагавозы». За імі ў полі — возера з брагі.



«Раней тут асфальт ляжаў», — уздымаюць жыхары Скавародак, якія нярэдка цэлымі днямі стаяць працуючы на спіртзаводзе. Цяпер дабрацца на працу без гумовых ботаў немагчыма. Асабліва сітуацыя пагаршаецца увесну і увосень, калі дарога ператвараецца ў сцэнарыя балота.

— Такія рытывы, што «МАЗы» «сдазяцца» — даводзіцца трактарамі выцягваць, — распавядае **мясцовы жыхарка Тамара ТАРАСЯН**, якая 20 гадоў адпрацавала на спіртзаводзе. — Гэта колькі дзясяткаў тысяч рублёў на рамонт тэхнікі даводзіцца выдаткоўваць замест таго, каб падсыпаць дарогу!

— Мы пісалі лісты, але нам адказвалі, што на рамонт няма сродкаў, да таго ж не паспяваюць аднаўляць цэнтральныя дарогі. Аднак влічкі ўкладанняў тут не трэба, ніхто не патрабуе класіфікацыі асфальт, — адзначае старшыня сельсавета.

Іван Уладзіслававіч завярае, што будзе выходзіць на старшыню Маладзечанскага райвыканкама, і разведзіць рукамі: маўляў, мы можам толькі пісаць і прасіць.

У кабінет намесніка старшыні заходзіць **галоўны інжынер ДРБУ 195 Яўген АДАШКЕВІЧ**, які пацвярджае, што 600-метравы ўчастак шляху ад Скавародак да Маліноўшчыны ў іх на балансе не стаіць.

фічным пахам, якая з'яўляецца адходам спіртвай вытворчасці. Апроч таго, што цяжкая грузавая тэхніка за апошнія гады разбіла дарогу ўшчэнт, трактары, якія тут ездзяць, зліваюць брагу проста ў полі. Дакладней, поля тут няма ўжо больш за пяць гадоў — усё яно зарасло бур'яном, выраслі нават маладыя дрэўцы і вышэйшыя за чалавечы рост баршчэўнік ды дзядоўнік. А побач за гэты час «налілося» цэлае возера брагі, да якога скрозь зараснік не прайсці. Дарэчы, тут ужо паўстае пытанне экалагічнасці. З аднаго боку, у бразе ёсць мноства мікраэлементаў і яе нават даюць у корм для жывёлы. Але ў неапрацаваным выглядзе ды яшчэ і ў такой колькасці яна забруджвае навакольнае асяроддзе. І што дакладна псуе жыццё вясцоўцам, дык гэта жудасны пыл, які разносіцца на наваколлі пры малейшым павеву ветру.

— Раней тут асфальт ляжаў», — уздымаюць жыхары Скавародак, якія нярэдка цэлымі днямі стаяць працуючы на спіртзаводзе. Цяпер дабрацца на працу без гумовых ботаў немагчыма. Асабліва сітуацыя пагаршаецца увесну і увосень, калі дарога ператвараецца ў сцэнарыя балота.

— Такія рытывы, што «МАЗы» «сдазяцца» — даводзіцца трактарамі выцягваць, — распавядае **мясцовы жыхарка Тамара ТАРАСЯН**, якая 20 гадоў адпрацавала на спіртзаводзе. — Гэта колькі дзясяткаў тысяч рублёў на рамонт тэхнікі даводзіцца выдаткоўваць замест таго, каб падсыпаць дарогу!

— Мы пісалі лісты, але нам адказвалі, што на рамонт няма сродкаў, да таго ж не паспяваюць аднаўляць цэнтральныя дарогі. Аднак влічкі ўкладанняў тут не трэба, ніхто не патрабуе класіфікацыі асфальт, — адзначае старшыня сельсавета.

Іван Уладзіслававіч завярае, што будзе выходзіць на старшыню Маладзечанскага райвыканкама, і разведзіць рукамі: маўляў, мы можам толькі пісаць і прасіць.

— У дарожную сетку краіны гэты адрэзак не ўваходзіць, — кажа галоўны інжынер. — Аднак у якасці дапамогі Маркаўскаму сельсавету мы можам правесці мінімальныя работы — зрабіць рамонтнае прафіляванне.

Дзіўна, што за паўгадзіны гутаркі праблема многіх людзей і не аднаго года аказалася так лёгка вырашальнай. Нам абяцалі выкасаць работы на наступным тыдні, а ў далейшым узгадніць пытанне догляду праезду з кіраўніцтвам спіртзавода і сельскагаспадарчым вытворчым кааператывам.

— Запросім вас паглядзець на выкананыя работы, — гаворыць на развітанне Алег Хлебавец.

З задавальненнем паглядаім.

Дзіяна СЕРАДЗЮК.
Фота аўтара.
Маладзечанскі раён.

Месцічы неаднаразова прасілі адрамантаваць дарогу. Аднак нідзе на баланс гэты ўчастак не значыцца, таму, хто павінен ім займацца, невядома.

Я прыехала сюды спякотным летнім днём, калі дажджу не было ўжо тры дні. І усё адно не здолела абмінуць вялізную, на ўсю дарогу, лужыну, каб не загцікацца. Там, дзе вада больш-менш падсыхае, на дарозе застаюцца патрэсканыя плямы аранжавыя колеру.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Дарэчы, месцічы неаднаразова звярталіся да мясцовых улад з просьбай адрамантаваць дарогу. Аднак высветлілася, што нідзе на баланс гэты ўчастак не значыцца, таму, хто павінен ім займацца, невядома.

— Усе дарожныя службы, у якія мы пісалі, адказвалі, што ў іх на балансе гэтага ўчастка няма, — расказвае малады і

ОАО «ВИТЕБСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»,

выпускающий продукцию под торговой маркой **«Житница»**, производит муку пшеничную и ржаную, различные виды круп: ячневую, перловую, манную, пшеничную, комбикорм для сельскохозяйственных животных и птицы.

Высокое качество витебского производства остается традиционным.

ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» работает как на внутреннем рынке, так и на внешнем: экспортирует муку пшеничную и ржаную, различные виды круп.

С ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!

Поздравляем тех людей, которые имеют непосредственное отношение к торговому делу! С праздником, дорогие наши торговые работники! Желаем вам всего самого доброго! И пусть не только праздник, но и вся ваша жизнь будет полна радости и счастья! Желаем вам идеальных покупателей, легких рабочих будней и заслуженных премий!

210603, г. Витебск, ул. Революционная, 30. Тел./факс: 8 (0212) 36-09-38 (примённая), 36-32-85, 36-90-13 (отдел маркетинга)

С профессиональным праздником Вас, уважаемые работники торговли!

Ваша работа очень важна! Мы от всей души желаем, чтобы Вам сопутствовал успех. Пусть отзывы будут только положительными, Ваши выручки значительными, выбор товаров богатыми, а у Вас достойная зарплата.

Ян Сыродзел
www.yancheese.by

С праздником Вас поздравляет коллектив ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод».

■ Пад ураданнем

РАЗВІТАННЕ З КАВЯРНЯЙ

«Не пайдзі сягоння на пляж...», — **прамаўляла ў адным з маналагаў гумарыстка Клара Новікава**.

Я, на вялізаны жаль, таксама не пайдзі, таму што водпуск скончыўся, а з ім...

«Хелло!», «Гутэн таг!», «Добры дзень!» — афіцыянты шматлікіх бараў, кавярняў ды рэстаранаў, прадаўцы пякарняў толькі што не хопалі за «фалды»: ці не кожнаму стрэчнаму — і яшчэ здалёк — яны ўсміхаліся, ці не з кожным віталіся (і вызначалі ж нейкім чынам патрэбную мову!), запрашалі зайсці — па-снедаць, папалуднаваць, павячэраць, перакусіць, пакаштаваць; на ўсе галасы абяцалі, што гэта будзе нядорага (меню, дарэчы, з усімі цэнамі і на некалькіх мовах размешчаны яшчэ на вуліцы), што гэта хутка і — новае слоўца, перанятая ад процымі рускамоўных — **укусна**.

Ад падобнага трыядніства адмовіцца, гадзіцца, цяжка, бо яго ж і сапраўды — чалавек галодны ні на што не годны... Да таго ж адпачынак яму, таму чалавек, даецца толькі раз на год (не нагрэшыце летам — намернешся зімой) і імяна на тое, каб ён адпачыў — яшчэ і ад кухні.

Так што — была ні была, трэба ж пачынаць — мы збочваем у адну з кавярняў, займаем столік.

Азірнуцца не паспяваем: на ім ужо з'явілася прыгожае блюда з духмяным хлебам, лыжкі і відэльцы, меню... У нас (на сумесі рускай з англійскай) ужо спыталі, ці не прынесці нешта з напіткаў (гэта некалі тое ж піва, каву ды гарбаты пілі пасля таго, як палі, цяпер можна і перада...), прынялі заказ. Праз лічаныя хвіліны (без перабольшвання) перад намі з'явіўся... пустая талерка, а следам у ладнай супніцы (як у лепшых дамах!) нам прынеслі чорбу. (Міжвольны ўспаміны: «Не сэрбай, сынок, — прасіць аўчочка ў малога, — а то свінікі зб'ягуча...»)

Вы не вліклі амаатар сэрбай і першае хачелі хіба паспытаць? Не пытанне, як той кажа: згаданую чорбу (духмяны, наварысты суп без звыклых крышаню гароднін!) афіцыянт налівае вельмі асцярожна, паволь — а таму ў любое імгненне вы можаце спыніць яго, калі не словам, то жэстам: «До».

Альбо прамаўчаць...

Ну сапраўды: вы ж маглі нахадаціцца падчас экскурсіі альбо, дарваўшыся да мора, да цяплюткай вады, наплавацца так, што зараз

з'елі б вала? У гэтым выпадку талерку нальваюць вам, што называецца, з коптурам...

(Дарэчы, наш сусед па століку да васьмой паўночнай, якраз прылажыўся... Са смакам падмеў — і яе, і цэлае блюда хлеба. А пасля гэтага задаволена выцер вусны, пачухаў пад майкай абдулены ад загару жывот і сказаў афіцыянту, што усё, яму хапіла — есці больш нічога не будзе, хоць і закажаў...)

Думаеце, афіцыянт абурэўся? Не, ніколекці: з той самай добразачылівай усмешкай ён паўтарыў сваё запальнае, ці «укусна» ж з'яўся, ды запрасіў заходзіць яшчэ, бо нават такі ядок (прыбытку з яго — як каток наплаўка) для прыватнай страўні лепш, чым ніякі. Апроч таго — гэта сёння днём ён «ніякі» — абмежаваўся той чорбай з хлебам, а ўжо вечарам — цалкам магчыма, бо дарогу ведае — прыйдзе яшчэ, нават не адзі. І зажадуць яны...)

Зрэшты, пра суседа па століку гэта так, да слова. Галоўнае ж, што хукары тут (канкурэнцыя!) кіруюцца бабунінымі правіламі: «Гатаваць трэба смачна, а не умееш — не псуй прадукты», што абслугоўваючы персанал працуе добра, бо той жа афіцыянт, праходзячы міма (і як быццам па іншых справах?), вас пастаянна бачыць, бо ён (і тут жа!) неўпрыкмет прымае са стала пустую талерку, кілапатліва, як і належыць сапраўднаму гаспадару, пытае ў гасцей, ці смачна ж прыгатавана, ці не трэба прынесці нешта яшчэ — чыгавы мясцовай гаралкі, нейкіх слодычак, садавіны, марозіва?

Да таго ж потым, скончыўшы трапезу, вы не будзеце чакаць яго, прасіць, каб прынес рахунак. Афіцыянт (сярод іх пераважна мужчыны) падыдзе сам — падаць разлік, хутка прынясе рэшту. Чаёвья, ну вядома ж, вітаюцца...

Аднак незалежна ад таго, пакінулі вы іх ці не і ў якім памеры, вам абавязкова падзякуюць, што прыйшлі, што падлікавалі імяна тут, за вамі абавязкова прасочаць, каб вы нічога не забыліся. А што самае дзіўнае — вас запамінаць у твар, каб у наступны раз вітаць ужо трохі па-іншаму, як добрых знаёмцаў — з усімі адсюль наступствамі.

...У нашы, сталічныя пункты грамадскага харчавання (назваем іх так) не запрашае пакуль ніхто: адкрыты, працуюць — і дзякуй Богу: хочаш есці — заходзь, месцаў вольных багата.

Прагрэс: вельмі шмат дзе кліентаў сустракаюць усмешкай, вельмі шмат дзе адказваюць на іх «Добры дзень!» і зноў жа шмат дзе (вядома ж, калі кліенту бракуе) досыць хутка прыносяць меню.

Са стравамі, на жаль, давядзецца пачакаць.

Ды і потым, калі іх прыносяць, безумоўна ж, ураціцца, бо порцы ў нас істотна меншыя, а воб'яс цэны на іх — не...

Але самае крыўднае можа здарыцца пасля, напрыканцы, калі вы (як мы, напрыклад) закажаце гарбаты без цукру, а замест яго (гуляць дык гуляць) прапануеце сярбоўкам гасцінец — спецыяльна для гэтай сустрэчы прывезены здалёк шакалад...

Нібы з-пад зямлі тады вынырне афіцыянтка, якая дагтуль вас увагай не пеціла, і, не падбіраючы слоў, залапоча: «Что вы делаете?! Немедленно уберите!... Это запрещено! Категорически!»

І не дапаможа вам ваша разгубленасць: «Чаму?» (гэта ж не звыклае «прыносіць і распаляць *спіртныя* напіткі...»), не дапаможа ніякія іншыя словы і нават жарты, бо на шум, на дапамогу афіцыянтцы (у нас яны пераважна жанчыны) прыйдзе адміністратар. І паўтарыць амаль слова ў слова: схавайце, нельга, забаронена... Згодна з палажэннем — магу вам яго прынесці...

А потым ужо патлумачыць, што ў кавярні — відааназіранне цяпер (Божухна, ужо і тут?!...) А значыць, нехта з тых, хто яго прагледзе, можа падумаць (не паверыць вам?), што «абслуга» спекулюе, гандлюе — напрыклад, «левым» шакаладам...

У той кавярні мы бывалі часцей, чым у нейкіх іншых: прынамсі, не раз адзначалі дні народнага ўрачыства, сустракаліся з сябрамі... Мы, можна сказаць, любілі яе і, здаецца, нездарма: там заўсёды было утульна, там досыць добрая кухня і параўнальна боскія цэны, зручны пад'езд...

Цяпер трэба шукаць штось іншае ці з гасцямі сустракацца дома. Дзе — ну напэўна ж — не заўсёды атрымаецца «укусна», але дзе, дакладна, за намі не будзе назіраць. А галоўнае — нам, за нашы ж грошы, анхто, даеце Бог, не будзе псаваць настрою.

Валянціна ДОУНАР

«Не пайдзі сягоння на пляж...», — **прамаўляла ў адным з маналагаў гумарыстка Клара Новікава**.

Я, на вялізаны жаль, таксама не пайдзі, таму што водпуск скончыўся, а з ім...

«Хелло!», «Гутэн таг!», «Добры дзень!» — афіцыянты шматлікіх бараў, кавярняў ды рэстаранаў, прадаўцы пякарняў толькі што не хопалі за «фалды»: ці не кожнаму стрэчнаму — і яшчэ здалёк — яны ўсміхаліся, ці не з кожным віталіся (і вызначалі ж нейкім чынам патрэбную мову!), запрашалі зайсці — па-снедаць, папалуднаваць, павячэраць, перакусіць, пакаштаваць; на ўсе галасы абяцалі, што гэта будзе нядорага (меню, дарэчы, з усімі цэнамі і на некалькіх мовах размешчаны яшчэ на вуліцы), што гэта хутка і — новае слоўца, перанятая ад процымі рускамоўных — **укусна**.

Ад падобнага трыядніства адмовіцца, гадзіцца, цяжка, бо яго ж і сапраўды — чалавек галодны ні на што не годны... Да таго ж адпачынак яму, таму чалавек, даецца толькі раз на год (не нагрэшыце летам — намернешся зімой) і імяна на тое, каб ён адпачыў — яшчэ і ад кухні.

Так што — была ні была, трэба ж пачынаць — мы збочваем у адну з кавярняў, займаем столік.

Азірнуцца не паспяваем: на ім ужо з'явілася прыгожае блюда з духмяным хлебам, лыжкі і відэльцы, меню... У нас (на сумесі рускай з англійскай) ужо спыталі, ці не прынесці нешта з напіткаў (гэта некалі тое ж піва, каву ды гарбаты пілі пасля таго, як палі, цяпер можна і перада...), прынялі заказ. Праз лічаныя хвіліны (без перабольшвання) перад намі з'явіўся... пустая талерка, а следам у ладнай супніцы (як у лепшых дамах!) нам прынеслі чорбу. (Міжвольны ўспаміны: «Не сэрбай, сынок, — прасіць аўчочка ў малога, — а то свінікі зб'ягуча...»)

Вы не вліклі амаатар сэрбай і першае хачелі хіба паспытаць? Не пытанне, як той кажа: згаданую чорбу (духмяны, наварысты суп без звыклых крышаню гароднін!) афіцыянт налівае вельмі асцярожна, паволь — а таму ў любое імгненне вы можаце спыніць яго, калі не словам, то жэстам: «До».

Альбо прамаўчаць...

Ну сапраўды: вы ж маглі нахадаціцца падчас экскурсіі альбо, дарваўшыся да мора, да цяплюткай вады, наплавацца так, што зараз

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В г. ЛИДА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Аукцион состоится в 12.00 2 сентября 2014 г. в г. Лида Гродненской обл. по ул. Советской, 8.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209,

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Последний день приема заявлений – 27 августа 2014 г. до 15.00

Телефон для справок: 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Дополнительная информация: www.ino.by

Table with 5 columns (1-5) and 13 rows detailing auction lots, including address, area, location, and terms.

Table with 6 columns (6-10) and 13 rows detailing auction lots, including address, area, location, and terms.

Table with 6 columns (11-15) and 13 rows detailing auction lots, including address, area, location, and terms.

Table with 4 columns (16-19) and 13 rows detailing auction lots, including address, area, location, and terms.

Условия проведения аукциона в части продажи земельных участков в частную собственность. Победителем аукциона либо единственному участнику...

ИЗВЕЩЕНИЕ об открытом аукционе по продаже торгового павильона в частную собственность. Lot № 1. Table with 2 columns and 10 rows.

Аукцион состоится 25 августа 2014 года в 11.00 по адресу: г. Могилы, ул. Красноармейская, 1, каб. 64. (малый зал). Контактные телефоны в Могиле: (8-0151) 2-19-91, 2-22-08.

РУП «Институт недвижимости и оценки»

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность) ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ ПО ПРОДАЖЕ РЫБНОГО ЦЕХА С ПОДВАЛОМ (инв. № 621/С-13965), принадлежащего Несвижскому районному потребительскому обществу.

Извещение о проведении 26 августа 2014 года торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь – Луч»

Table with 2 columns and 5 rows detailing trade conditions, including price, terms, and contact info.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь – Луч».

■ Шляхамі Першай сусветнай

ЗАХОЎВАЦЬ ПАМЯЦЬ — СПРАВА АГУЛЬНАЯ

Дастойна пахавання яшчэ не ўсе салдаты

Першай сусветнай вайны. Значыць, яна яшчэ не скончылася?

28 ліпеня 2014 года спаўняецца роўна 100 гадоў з пачатку аднаго з самых кровапралітных і маштабных узброеных канфліктаў у гісторыі чалавецтва — Першай сусветнай вайны.

— У апошнія дзесяцігоддзі праблематыка Першай сусветнай вайны знаходзіцца пад пільнай увагай навукоўцаў нашай краіны, — падкрэсліў дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вячаслаў ДАНИЛОВІЧ. — У межах дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў у Інстытуце гісторыі фігуруе тэма, прысвечаная даследаванню гісторыі падзей ВВайны на тэрыторыі Беларусі. Акрамя таго, вялікая ўвага надаецца папулярнаму падзеі Першай сусветнай. У прыватнасці, навукоўцы прымаюць удзел у шматлікіх «круглых сталах», прысвечаных гэтай тэме. У кожнай справе мы імкнемся данесці да шырокай грамадскасці нашай краіны і замежжа тое, што Беларусь была адным з найважнейшых эпіцэнтраў падзей Першай сусветнай вайны. І мы захоўваем гэтую памяць.

У апошнія гады расце цікавасць да падзей Першай сусветнай вайны і ў турыстаў. «У сувязі з гэтым турперататары, вядучыя спецыялісты, экскурсаводы

За гэты час знойдзена і перапахавана больш чым 4 тысячы астанак вайноў Першай сусветнай. На сёння ўжо ўстаноўлена больш чым 9 тысяч імёнаў беларусаў, якія загінулі ў гады той вайны.

насыць выставы яшчэ і ў тым, што яна перасоўна. У прыватнасці, неўзабаве яна будзе прымаць наведвальнікаў у Смаргонскі краязнаучны музей. Хоць, вядома, цэнтральная падзея — будаўніцтва мемарыяльнага комплексу, прысвечанага 810-дзённаму супрацьстаянню ў Смаргоні».

Дарэчы, 1 жніўня ў Смаргоні адбудзецца міжнародны мітынг-ракетыв. У прадстаўнікоў іншых краін, якія вялі баявыя дзеянні на нашай тэрыторыі і чыя продкі палялі на беларускую зямлі, ёсць магчымасць падключыцца да стварэння мемарыялу. Што ні кажа, а агульная справа вядзе да агульнай памяці!

Вераніка КАНЮТА

■ **Прыемная навіна**

Такія падарункі зрабіла служба выратавання і фірма «Грантсон-Плюс» магілёўцам на Дзень пажарнай службы.

Атрымалася нешта нахштатт комплексу, абодва будынкі якога знаходзяцца побач, можна «адным выстралам забіць двух зайцаў»: азнаёміцца з экспазіцыяй, прысвечанай вогненнай стыхіі, і сама та паесці. Дарэчы, месца таксама знакавае — старажытны куточак горада ў Пажарным завулку. Як паведамілі ў абласным упраўленні МНС, над стварэннем музея працаваў увесь гарнізон:

Налі ЗІГУЛЯ

па ўвекавечанні памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр вайноў Узброеных Сіл Беларусі.

— Праца па увекавечанні памяці ахвяр Першай сусветнай вайны пачалася з 1995 года, калі быў створаны 52-гі асобны спецыялізаваны пошукавы батальён, — зазначыў намеснік начальніка ўпраўлення Леанід МЯЦЕЛЦА. — За гэты час знойдзена і перапахавана больш чым 4 тысячы астанак вайноў Першай сусветнай. На сёння ўжо ўстаноўлена больш чым 9 тысяч імёнаў беларусаў, якія загінулі ў гады той вайны. Акрамя таго, намі вядзецца пашпартызацыя вайсковых пахаванняў Першай сусветнай. Сёння іх — 163. Тым не менш справа працягваецца. Толькі ў гэтым годзе запланавана правесці пошукавыя работы на сямі аб'ектах.

Мерапрыемствы, прысвечаныя 100-годдзю пачатку Першай сусветнай вайны, праходзяць не толькі ў Мінску. Многія з іх пачаты ў мінулым годзе, некаторыя працягнуцца ажно да 2018 года.

— У першую чаргу хочацца раскажаць аб рэспубліканскай выставе «Беларусь у Першай сусветнай вайне», якая праходзіла ў Нацыянальным гістарычным музеі, — паведаміла начальнік ўпраўлення ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Наталія ЗАДЗЬР-КОУСКАЯ. — Тут былі прадстаўлены экспанаты, якія выкарыстоўваліся да вайны і ў гады ваеннага ліхалецця. Частка экспазіцыі прысвечалася таму, як гэтыя падзеі адлюстраваліся ў сённяшнім жыцці. Унікальнае выданне «Паўнакроўнага сёння».

насыць выставы яшчэ і ў тым, што яна перасоўна. У прыватнасці, неўзабаве яна будзе прымаць наведвальнікаў у Смаргонскі краязнаучны музей. Хоць, вядома, цэнтральная падзея — будаўніцтва мемарыяльнага комплексу, прысвечанага 810-дзённаму супрацьстаянню ў Смаргоні».

Дарэчы, 1 жніўня ў Смаргоні адбудзецца міжнародны мітынг-ракетыв. У прадстаўнікоў іншых краін, якія вялі баявыя дзеянні на нашай тэрыторыі і чыя продкі палялі на беларускую зямлі, ёсць магчымасць падключыцца да стварэння мемарыялу. Што ні кажа, а агульная справа вядзе да агульнай памяці!

Вераніка КАНЮТА

Музей ад МНС і РЭСТАРАН «101»

■ **Музей ад МНС і РЭСТАРАН «101»**

нехта прынесь старыя фотакарткі і дакументы, а хтосьці ахвяраваў сваю лейтэнанцкую форму. Сёння ўжо мала хто ведае, што ў савецкі час яна была не звычайнага колеру, як цяпер, а блакітнага, як марская хвала. Кансультацыйную падтрымку па стварэнні экспазіцыі аказаў абласны краязнаучны музей імя Е. Раманова.

У музеі 5 залаў, якія распадаюцца аб гісторыі развіцця службы выратавання з моманту з'яўлення агню ў жыцці чалавека да сучасных дзён. Тут можна азнаёміцца з цікавымі матэрыяламі аб дзейнасці вельмі паважанага ў Магілёве губернатара XIX стагоддзя Аляксандра Дамбавецкага, які зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё горада і ўмацаванне яго выратавальнай службы. А таксама даведка пра сама мяляўкі пажары, якія здараліся за перыяд існавання Магілёва. Адзін з іх адбыўся ў 1807 годзе, калі па загадзе Пятра I Магілёў амаў цапкам быў знішчаны.

Не пакіне абывацкім і інтэр'ер рэстарана, зроблены з выкарыстаннем элементаў выратавальнай тэхнікі. Замежнае прадрпрыемства «Грантсон-Плюс», якое яго адрыла, вырашала вытрымаць адзіны з музеяем стыль.

Налі ЗІГУЛЯ

■ **Суседзі**

ДА БЛІЗКІХ І ДАЛЁКІХ СВАЯКОЎ

На Гомельшчыне працягваюць шукаць прытулак ахвяры узброенага канфлікту ва Украіне

Мой суразмоўца пабываў 2 мая ў адзаскім Доме прафсаюзаў. Расказаў з падрабязнасцямі, але раптам сплужаўся, і жах застыў у вачах.

— Нічога пра мяне не трэба пісаць. Інакш мяне і тут, у Беларусі, знойдзе служба беспячкі Украіны. Я хацу знікнуць для ўсіх назаўсёды і больш ніколі не ўспамінаць пра тыя падзеі. Там жа знішчаюць усіх, хто стаў сведкамі.

І прывёў прыклады сваіх знаёмых, якія загінулі або раптам без вестак зніклі ў чарнаморскім горадзе ўжо пасля трагедыі ў Доме прафсаюзаў. Калі меркаваць па рэакцыях гэтага чалавека, атрымліваецца, што залужванне жыхароў самага атпымістычнага і ўсмешлівага горада ва Украіне ўдалося. Таму падрабязнасці пра жахі не будзе — іх дастаткова на тэлеэкранах.

Тым часам тыя, хто збег з Украіны, сёння становяцца праблемнай не толькі для Расіі, куды накіроўваецца абсалютная большасць, але і для невялічкі Беларусі. Тут не створана летніх лагераў для часовага размяшчэння людзей, але сюды ўкраінцы прыязджаюць часцей за ўсё да блізкіх і далёкіх сваякоў, засяляюцца ў танныя гатэлі і шукаюць працу ў мясцовых наймальніках.

Начальнік ўпраўлення па грамадзянстве і міграцыі УУА Гомельскага аблвыканкама Ірына КОБРУСЕВА гаворыць, што сёння ўкраінцы, якія маюць афіцыйны статус «бежанец», увогуле няма.

— Афіцыйны статус бежанца мы не выдаём. Толькі прымаем хадаініцтва ад грамадзяніна, забіраем у яго ўсе дакументы на 6 месяцаў — як прадугледжвае працэдурой. Не ўсе згодны на гэта, бо многія не хочуць пазбаўляцца магчымасці ездзіць за межы Беларусі. Калі чалавек хоча гэта зрабіць — мы прымаем заяву і не адмаўляем нікому.

Аднак статус бежанца не прадугледжвае выдзялення жылля. А від на жыхарства можна атрымаць і іншым чынам. Менавіта таму Ірына Валер'еўна такую вялікую ўвагу надае інфармаванню кожнага, хто прыходзіць па кансультацыю ў іх службу. Работы прыбаўляюцца ў моманты, калі на тэрыторыі Гомельшчыны прыходзяць чарговыя цягнікі з Украіны. Бывае, што наоўну ў 20-25 чалавек адрозу ж накіроўваецца ва ўпраўленне па грамадзянстве і міграцыі. Тым больш яно ў Гомелі зусім недалёка ад вакзалаў.

— Самае галоўнае сёння — грамацкая прапануваць людзей па нашым заканадаўстве, каб яны ведалі, што можна, а што нельга. Мы сёння не б'ём людзей у кабінет па адным, як раней. Для таго, каб хутка абслугоўваць і кантраляваць працэс, з імі спачатку працуюць адрозу некалькі інспектараў з розных аддзелаў. Яны тлумачаць заканадаўства па бжанцах, потым высвятляюць, ці ёсць сярод прысутных тыя, хто тут нарадзіўся, калісьці пражываў, у каго блізкія сваякі — грамадзяне Беларусі. Падстаў для легалізацыі шмат, і статус бежанца зусім не абавязкова імкнучца атрымліваць. У выніку такой работы часам

людзей па нашым заканадаўстве, каб яны ведалі, што можна, а што нельга. Мы сёння не б'ём людзей у кабінет па адным, як раней. Для таго, каб хутка абслугоўваць і кантраляваць працэс, з імі спачатку працуюць адрозу некалькі інспектараў з розных аддзелаў. Яны тлумачаць заканадаўства па бжанцах, потым высвятляюць, ці ёсць сярод прысутных тыя, хто тут нарадзіўся, калісьці пражываў, у каго блізкія сваякі — грамадзяне Беларусі. Падстаў для легалізацыі шмат, і статус бежанца зусім не абавязкова імкнучца атрымліваць. У выніку такой работы часам

Некаторыя прыязджаюць сюды без папярэджання, начытаўшыся аб'яў у інтэрнэце, а потым гавораць: «Не выганяйце нас, мы будзем спаць на падлозе».

не застаецца тых, хто піша хадаініцтва аб атрыманні статусу бежанца. Часцей за ўсё ўдзіць цікавяцца спісам месцаў, дзе можна працаўладкаваць ці легалізавацца на іншых падставах, збіраюць дакументы і ідуць у райаддзелы. Калі людзі хочаць тут застацца на пастаяннае месца жыхарства, мы ім прапануем вакансіі для работы, якіх на Гомельшчыне вельмі шмат.

Дарчы, у гэтым выпадку да вырашэння праблем канкрэтнага бежанца далучаюцца спецыялісты камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гомельскага аблвыканкама. Прынамі, здараецца, што ўкраінцы з цягніка накіроўваюцца спачатку ў гэту структуру. Там таксама гатовыя да сустрэчы і раскажуць алгарытм далейшых дзеянняў.

— Мы інфармуем людзей, якія да нас звяртаюцца, расказваем пра аянт Міністэрства працы, дзе анлайн абнаўляецца агульны рэспубліканскі банк інфармацыі па вакансіях, у тым ліку з прадастаўленнем жылля, — адзначае начальнік аддзела аналізу рынку працы і працаўладкавання грамадзян Ігар МІХАЛЬ-КОЎ. — Некаторыя самі звяртаюцца да наймальніка. Дарэчы, да нас прыходзяць і электронныя заплыты ад грамадзян Украіны, прыкладна 3-4 на тыдзень. Адказваем абавязкова.

Кіж тым далёка не ўсе, хто шукае прытулак, прыязджаюць у Беларусь адрозу ўсёй сям'ёй. Многія загадаў засылаюцца ганцоў, якія ходзяць па пзуных інстанцыях і высвятляюць усе

патрэбныя для сябе пытанні. Чыноўнікі гавораць, што працэс гэты пачаўся не ўчора, а значна раней, калі толькі ўзнікала пагроза нестабільнасці ў суседняй краіне.

— Прыязджалі да нас людзі з розных мясцін, напрыклад, з Чарнігава, з Кіева, потым і з Луганскай і Данецкай абласцей, — адзначае Ірына Кобрусева. — Было шмат пісьмовых зваротаў з просьбамі растлумачыць наша заканадаўства. Цікава было, як можна тут легалізавацца, купіць жыллё, працаўладкавацца, якія спецыяльнасці больш запатрабаваны. У нашай вобласці шмат украінцаў працуе па спецдазволах. Яны атрымліваюць не від на жыхарства, а дазвол на часовае пражыванне — да года. Сапраўды, сёлета мы выдалі такіх спецдазволаў украінцам болей, чым летася. Яны звычайна да нас прыязджаюць працаваць будаўніцтва ці ўладкоўваюцца на прадыёмныя АПК. У гэтых зарэгістравана ў 4 разы больш украінцаў, чым летася. Людзі прыязджаюць для таго, каб аглядзецца, разведзецца сітуацыю.

У нашую краіну прыбываюць розныя катэгорыі людзей. І з кожным адпаведныя органы разбіраюцца персанальна. Тым больш што людзі трапляюць да нас не толькі непасрэдна з Украіны, але і праз Расію. У тым ліку — зусім без дакументаў. Калі ёсць падставы, некаторыя з іх змяшчаюцца ў ізалятар часовага ўтрымання. Сёння там знаходзяцца двое грамадзян, якія с'ябе пазіцыянуюць як украінцы, але ж абставіны патрабуюць праверкі дакументаў. Ім таксама аказваюць дапамогу — супрацоўнікі Чырвонага Крыжа прадастаўляюць гігіенічныя наборы і адзенне, а таксама магчымасць бясплатна патэлефанаваць на радзіму.

Тым часам не ўсе дзеці, якія трапілі з бацькамі з Украіны ў Беларусь, маюць неабходныя дакументы для законнага знаходжання на тэрыторыі нашай краіны. У кожным канкрэтным выпадку праводзіцца разбор і супрацоўнікі органаў па грамадзянстве і міграцыі імкнучца дапамагчы.

— З аднаго боку заканадаўства, а з другога — чалавек, якому трэба дапамагчы. Многім сям'ям, якім уцяжваюць ад той сітуацыі, што склалася ва Украіне, жыць няма дзе... Таму мы іх на-

кіроўваем туды, дзе ёсць жыллё і магчымасць працаўладкавацца. Самае галоўнае, што гэтым людзям не трэба інтэгравацца ў наша грамадства. Іх тут усе лічаць сваімі. — падкрэслівае Ірына Кобрусева.

Між тым сацыяльныя сеткі з аб'явамі пра дапамогу украінцам, якія засталіся без даху над галавой, зрабілі сваю справу. У Жлобін, сведчаць у службе па грамадзянстве і міграцыі, прыехала столяк людзей, колкі не можа ўжо змясціць тая гасцінная сям'я, якая апублікавала заклік у сусветным павуціні. Увогуле ж хутчэй за ўсё знаходзяцца добрую працу і жыллё спецыялісты пзуных прафесій. На іх нават ёсць попыт і заўякі ў першую чаргу ад кіраўнікоў аграпрамысловых прадыёмстваў, якія з распасцёртымі абдымакмі чакаюць высокакваліфікаваных аграмоў і медыкаў. 10 сем'яў з Украіны знайшлі прытулак і працу ў Ёльскім, Жлобінскім і Гомельскім раёнах — там ім прадаставілі і жыллё, і працу.

Ірына АСТАШКЕВІЧ



кіроўваем туды, дзе ёсць жыллё і магчымасць працаўладкавацца. Самае галоўнае, што гэтым людзям не трэба інтэгравацца ў наша грамадства. Іх тут усе лічаць сваімі. — падкрэслівае Ірына Кобрусева.

Між тым сацыяльныя сеткі з аб'явамі пра дапамогу украінцам, якія засталіся без даху над галавой, зрабілі сваю справу. У Жлобін, сведчаць у службе па грамадзянстве і міграцыі, прыехала столяк людзей, колкі не можа ўжо змясціць тая гасцінная сям'я, якая апублікавала заклік у сусветным павуціні. Увогуле ж хутчэй за ўсё знаходзяцца добрую працу і жыллё спецыялісты пзуных прафесій. На іх нават ёсць попыт і заўякі ў першую чаргу ад кіраўнікоў аграпрамысловых прадыёмстваў, якія з распасцёртымі абдымакмі чакаюць высокакваліфікаваных аграмоў і медыкаў. 10 сем'яў з Украіны знайшлі прытулак і працу ў Ёльскім, Жлобінскім і Гомельскім раёнах — там ім прадаставілі і жыллё, і працу.

Старшыня гомельскай абласной арганізацыі Беларускага Чырвонага Крыжа Ала СМАЛЯК кажа, што ўкраінцы ўдзячна за любую дапамогу: — Да нас штодзень звяртаюцца 10-15 чалавек. Большасць з іх вераць, што прыехалі сюды ненадоўга. Яны не просяць статусу бежанца і хочуць перакаваць вайну тут, у спакойных умовах, а потым вярнуцца дадому. У асноўным прыязджаюць старыя людзі і жанчыны з дзецьмі. Мы кожнаму, хто звярнуўся па статусу бежанца ў нашу дзяржаву, аказваем дапамогу. Яны ў нас атрымліваюць прадуктовы і гігіенічныя наборы на кожнага члена сям'і. Таксама мы атрымліваем адзенне ад нашых донараў з Германіі і апрапам людзей — пасля таго, як яны пішуць у нас заяву, паказваюць рэгістрацыю і копію пашпарта. Выплочваем штомесячную дапамогу. Каля 1 млн — для тых, хто звярнуўся па статус і стаіць у нас на ўліку. Беларусь вельмі шмат чаго ў якасці гуманітарнай дапамогі насуць у нашы раённыя арганізацыі. Мы потым перадаём усе людзям, якім патрэбна дапамога. Дарэчы, можна пералічыць і грошы на спецыяльныя рахункі — з пазнакай «для тых, хто хадаініца аб статусе бежанца з Украіны».

Ірына АСТАШКЕВІЧ

Калі людзі хочуць тут застацца на пастаяннае месца жыхарства, мы ім прапануем вакансіі для работы, якіх на Гомельшчыне вельмі шмат.

Яшчэ адна служба, якая самым непасрэдным чынам сутыкнулася з праблемамі ўкраінскіх дакументаў для законнага знаходжання на тэрыторыі нашай краіны. У кожным канкрэтным выпадку праводзіцца разбор і супрацоўнікі органаў па грамадзянстве і міграцыі імкнучца дапамагчы.

— З аднаго боку заканадаўства, а з другога — чалавек, якому трэба дапамагчы. Многім сям'ям, якім уцяжваюць ад той сітуацыі, што склалася ва Украіне, жыць няма дзе... Таму мы іх на-

кіроўваем туды, дзе ёсць жыллё і магчымасць працаўладкавацца. Самае галоўнае, што гэтым людзям не трэба інтэгравацца ў наша грамадства. Іх тут усе лічаць сваімі. — падкрэслівае Ірына Кобрусева.

Між тым сацыяльныя сеткі з аб'явамі пра дапамогу украінцам, якія засталіся без даху над галавой, зрабілі сваю справу. У Жлобін, сведчаць у службе па грамадзянстве і міграцыі, прыехала столяк людзей, колкі не можа ўжо змясціць тая гасцінная сям'я, якая апублікавала заклік у сусветным павуціні. Увогуле ж хутчэй за ўсё знаходзяцца добрую працу і жыллё спецыялісты пзуных прафесій. На іх нават ёсць попыт і заўякі ў першую чаргу ад кіраўнікоў аграпрамысловых прадыёмстваў, якія з распасцёртымі абдымакмі чакаюць высокакваліфікаваных аграмоў і медыкаў. 10 сем'яў з Украіны знайшлі прытулак і працу ў Ёльскім, Жлобінскім і Гомельскім раёнах — там ім прадаставілі і жыллё, і працу.

Старшыня гомельскай абласной арганізацыі Беларускага Чырвонага Крыжа Ала СМАЛЯК кажа, што ўкраінцы ўдзячна за любую дапамогу: — Да нас штодзень звяртаюцца 10-15 чалавек. Большасць з іх вераць, што прыехалі сюды ненадоўга. Яны не просяць статусу бежанца і хочуць перакаваць вайну тут, у спакойных умовах, а потым вярнуцца дадому. У асноўным прыязджаюць старыя людзі і жанчыны з дзецьмі. Мы кожнаму, хто звярнуўся па статусу бежанца ў нашу дзяржаву, аказваем дапамогу. Яны ў нас атрымліваюць прадуктовы і гігіенічныя наборы на кожнага члена сям'і. Таксама мы атрымліваем адзенне ад нашых донараў з Германіі і апрапам людзей — пасля таго, як яны пішуць у нас заяву, паказваюць рэгістрацыю і копію пашпарта. Выплочваем штомесячную дапамогу. Каля 1 млн — для тых, хто звярнуўся па статус і стаіць у нас на ўліку. Беларусь вельмі шмат чаго ў якасці гуманітарнай дапамогі насуць у нашы раённыя арганізацыі. Мы потым перадаём усе людзям, якім патрэбна дапамога. Дарэчы, можна пералічыць і грошы на спецыяльныя рахункі — з пазнакай «для тых, хто хадаініца аб статусе бежанца з Украіны».

Ірына АСТАШКЕВІЧ

Калі людзі хочуць тут застацца на пастаяннае месца жыхарства, мы ім прапануем вакансіі для работы, якіх на Гомельшчыне вельмі шмат.

Яшчэ адна служба, якая самым непасрэдным чынам сутыкнулася з праблемамі ўкраінскіх дакументаў для законнага знаходжання на тэрыторыі нашай краіны. У кожным канкрэтным выпадку праводзіцца разбор і супрацоўнікі органаў па грамадзянстве і міграцыі імкнучца дапамагчы.

— З аднаго боку заканадаўства, а з другога — чалавек, якому трэба дапамагчы. Многім сям'ям, якім уцяжваюць ад той сітуацыі, што склалася ва Украіне, жыць няма дзе... Таму мы іх на-

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 27 августа 2014 г. проводит открытый аукцион № 15-А-14 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). **Предмет аукциона:** право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. На торги выставляются право аренды на 5 лет 9 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске:

№ по порядку аукциона	Месторасположение земельного участка	Кадастровый номер земельного участка	Площадь, га	Целевое назначение земельного участка/назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества	Начальная цена предмета аукциона (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)	Расходы на подготовку документации для проведения аукциона (бел. руб.)	Условия, предусмотренные в решении Мингорисполкома об изъятии земельного участка для проведения аукциона и иные условия аукциона
1	ул. Селицкого	500000000002008390	1,6224	ресторанный комплекс с благоустройством территории и сохранением водного объекта/земельный участок для размещения объектов общественного питания	2 784 920 580	418 000 000	25 982 752	
2	пер. 2-й Вязьинский	500000000000607239	0,1668	объект общественного обслуживания/земельный участок для размещения объектов иного назначения	324 688 630	49 000 000	20 809 042	
3	ул. Кооманавтов	5000000000005006820	0,3600	кафе с развлекательным детским центром/земельный участок для размещения объектов иного назначения	718 483 080	108 000 000	25 502 253	Обязательства землепользователя по регистрации имущественных прав на земельный участок, а также по своевременному проектированию объектов и освоению земельного участка.
4	ул. Ромашкина — ул. Авиации (микрорайон Сокол)	5000000000004005139	0,2519	торгово-обслуживающий объект/земельный участок для размещения объектов иного назначения	332 235 200	50 000 000	17 869 506	
5	ул. Ромашкина (микрорайон Сокол)	5000000000004005148	0,1000	кафе/земельный участок для размещения объектов общественного питания	131 891 320	20 000 000	19 901 293	
6	В районе пересадочного узла «Восточный» — станция метро «Пролетарская»	5000000000003004369	0,1037	временный объект торговли и общественного питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/земельный участок для размещения объектов иного назначения	239 012 640	30 000 000	16 319 683	
7	В районе пересадочного узла «Восточный» — станция метро «Пролетарская»	5000000000003004367	0,1037	временный объект торговли и общественного питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/земельный участок для размещения объектов иного назначения	236 944 680	30 000 000	14 264 174	
8	В районе пересадочного узла «Восточный» — станция метро «Пролетарская»	5000000000003004368	0,1248	временный объект торговли и общественного питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/земельный участок для размещения объектов иного назначения	310 466 100	35 000 000	15 978 882	
9	В районе пересадочного узла «Восточный» — станция метро «Пролетарская»	5000000000003004387	0,1800	временный объект торговли и общественного питания (срок эксплуатации не более 10 лет)/земельный участок для размещения объектов иного назначения	418 539 300			

■ Па-за сцэнай

Эдуард МАРТЫНЮК:

«КАЛІ ВЫКОНВАЮ ПАРТЫЮ ГЕРМАНА, МАРУ ПРА АДНО — ВЫТРЫМАЦЬ!»



Фота Дзяніс БУРКАЎ

Новы сезон у Вялікім тэатры оперы і балета пачнецца з гучнай прэм'ера чэрвеня — оперы Пятра Чайкоўскага «Пікавая дама». Новую рэдакцыю вядомай класікі прадставіў болгарскі рэжысёр Пламен Карталая. Партыю Германа выконваюць тры салісты Вялікага тэатра — Васіль Мінгалёў, Сяргей Франкоўскі і Эдуард Мартынюк. Тры артысты — тры абсалютна розныя Герман. Але адзін з іх — Эдуард Мартынюк — прызнаўся, што даўно марыў аб гэтай ролі. На гэта ў яго некалькі прычын.

— Ніколі не забуду ўсе свае праслухоўванні ў знакавай для мяне месцы: у самы першы тэатр аперэты, куды я пайшоў адразу пасля вучылішча, у оперны тэатр Беларусі, у Вялікі тэатр у Маскве. Гэта першыя гастролі за мяжой на оперным фестывалі. Ведаецца, менавіта той выпадак, калі ты ходзіш, нервуешся і пра сябе думаеш: «тройка, сямёрка, тыз». Ці усё ж такі ў канцы будзе дама? Своеасаблівы азарт. Таму прызнаюся, вобраз праецырую на сябе.

— **Такое ўражанне, што вам сімпатычны вобраз Германа...**
— Ён сімпатычны мне шчырасцю. Заўважае, яго асяроддзе, якое вельмі добра ілюструеца Чайкоўска на фінальнай сцэне, здэкуецца з яго на працягу ўсёй оперы. Чаму людзі здэкуюцца з чалавека, які заўзята ідзе да сваёй мэты? Прычына простая: каб апраўдаць сваю ляноту і ўласнае няўменне і нежаданне дамагацца задуманага. У сувязі з гэтым Герман мне вельмі сімпатычны. Акрамя аднаго — да мэты трэба ісці з розумам!

— **Апраўдаеце свайго героя?**
— Вядома! Не апраўдваю яго толкі з аднаго боку: ён занадта шмат паставіў на карту дасягнення мэты. Настолькі шмат, што то, дзеля чаго ён дасягаў сваёй мэты, адышло на другі план. Чалавек, які імкнецца да пэўнага ўзроўню дабрабыту, не

павінен забываць, што усё мае свой кошт. І ці будзе каштаваць гэтая мэта ўсіх страт, якія сустраўца на шляху яго дасягнення? Герман гэтага не ўлічыў і страціў усё, уключаючы сябе самога.

— **Чайкоўскі на працягу ўсёй оперы сімпатызаваў свайму герою і горка аплакваў яго смерць. А вы спачувалі Герману?**
— Я не столькі спачуваю Герману, колькі людзям яго тыпу. Бо грамадства ніколі не прымае тых людзей, якія чым-небудзь вылучаюцца на фоне астатніх. Мне шкада такіх, як Герман.

— **Пушкін для Германа пакідае параўнальна шчаслівы фінал, у той час як Чайкоўскі выбірае смерць. А які з фіналаў бліжэйшы вам і чаму?**
— Мне бліжэйшы фінал Чайкоўскага. Пагадзіцеся, ён больш эфектны для глядачоў (усміхаецца). А калі разабрацца, фінал не такі цёмны, як можа здацца. Бо Герман рызыкунуў, ён пабыў пераможцам і адчуў шчасце. Фінал Чайкоўскага, на мой погляд, можа змясціцца ў адзін радок — «хай нядаждзіцца плача!»

— **Партыю Германа складаная не толькі ваяльна, але і маральна. Што ў вашай галаве, калі вы выконваеце гэтую ролю на сцэне?**
— Толькі адно — вытрымаць!

Іна КОРСАК


■ Выстава

УРАЖАНЫ ВЕНЕЦЫЯЙ

Выказванне ўдзельніка слаўтай біенале сучаснага мастацтва

Міхаіл Шыкаў там быў. А калі недзе быў мастак, то ён свае эмоцыі і ўражанні выяўляе ў творах — у сценах Музея сучаснага выяўленчага мастацтва жона пабачыць цэлы серыю пад назвай «Сады».

У некалі вельмі авангарднага паэта быў верш пра «горад-сад». І нешта такое бачылася вельмі нетрывіяльнае (не ў малой ступені з-за асобы самога паэта). «Сады» беларускага сучаснага мастака могуць здацца вельмі дзіўнымі. Нават надазваць нетрывіяльнымі, нібыта з іншага вымярэння. Можна, гэта і нездарма: Венецыянская біенале для нашых сучасных мастакоў — гэта тое мастацкае вымярэнне, якое дазваляе адчуваць сябе часткай сусветнай культуры, творчасці, думкі. Таму ўсе туды імкнуча. Таму і пабываць там — вялікі гонар. Пабываць — у сэнсе выстаўкі. А Міхаілу Шыкаву пашчасціла асабліва. Ён мала таго што пабываў, а ў перыяд тэатраму Беларускага павільёна на 54-й біенале сучаснага мастацтва ў Венецыі ў 2011-м годзе. Гэта згодна з яго бачаннем афарміліся наш павільён, прастора напуўнялася творами, думкамі, зашыфраванымі ў іх мастацкімі выказваннямі, заключанымі не толькі ў карцінах — сучаснае мастацтва актыўна працуе з аб'ектамі, скульптурамі, кампазіцыямі з розных рэчаў, праз якія даносіцца ідэя.



Гэта там... А тут, у гэтай выставе мы бачым Міхаіла Шыкава жывапісцам. Які стварае свае «Сады», хоць і не без адсылкі да Венецыі. Напрыклад, адна з прац з'яўляецца нават у назве да слаўтага Арсенала (адной з буйных выставаўных пляцовак). Наогул мастацтва ў дні біенале ў Венецыі вельмі шмат: акрамя нацыянальных павільёнаў ёсць выставы маладых мастакоў і іншыя. Галоўнае — паказаць яго так, каб глядачы разумелі сутнасць працаў, якія адбываюцца ў сучасным мастацтве (не без адрыў ад сусветнага жыцця). Дык вось, нешта падобнае Міхаіл Шыкаў паспрабаваў зрабіць у Беларусі як архітэктар

выставы сучаснага мастацтва «Avant-gArTe. Ад квадрата да аб'екта», якая была буйным праектам, што аб'яднаў розныя віды сучаснай творчасці ў нашай краіне.

Невыпадкова такую працу даверылі яму, бо Міхаіл Шыкаў — дацэнт кафедры інтэр'еру і абсталявання Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. І хоць для нас такія праекты — толькі першыя крокі ў арганізацыі сучасных буйных выстаў, іх варта рабіць, каб былі развіццё. Хто пабываў у Венецыі на выставе сучаснага мастацтва, той гэта разумее. І імкнецца высаджваць мастацкія «сады» тут. І гэта ў шырокім сэнсе, а не толькі пра выставу самога Шыкава. Зрэшты, яе ідэю ён тлумачыць так: «Гэта выстава — фіксацыя асаблівых візуальных асацыяцый і разважанняў пра цуд і парадоксы Венецыянскай біенале. Венецыянскія фактуры — гэта спалучэнне прыроднай празрыстасці з выяўленчасцю, якую ўнёс чалавек, чарговы пошук традыцыйнага культурнага сэнсу, асаблівасці тэатр рэнавацыі сучаснасці выяўленага мастацтва. Вечны пошук мэты: мастак і мадэль, альбом мастак-мадэль?»



Мадэль Міхаіла Шыкава — гэта не толькі мадэль, якая яго натхняла і падштурхоўвала да працы (у гэтым выпадку горад). Калі паглядзець на творы, то паводле іх мастацтва — гэта мадэль свету, яно часам праграмуе і вызначае развіццё. Ці, можа, прадчувае і папярэджвае? У любым выпадку, мадэль, якія паўстаюць з карцін Шыкава, яшчэ раз правакуюць на разважання пра тое, што ёсць сучаснае мастацтва і творчасць і дзеля чаго яна. Каму яна цікавая і чым прываблівае мастацтвазнаўцаў і калекцыянераў, якія імкнуча кожны раз у тую ж Венецыю. І мы можам паразважаць, бо калі нехта стварае «Сады», то гэта ж каму-небудзь патрэбна?!

Ларыса ЦІМОШЫК

— Справа ў тым, што я пачаў сваю кар'еру з Чайкоўскага, усе мае лепшыя працы былі звязаны з ім, і спадзяюся, што і надалей так будзе, — прызнаўся ў размове артыст. — Што тычыцца галоўнай цяжкасці Чайкоўскага — яго інтанацый на вельмі складана вывучыць!

Музыка прыгожая, а калі пачынаеш вучыць, становіцца цяжка: пастаянная змена рытмаў, шмат паўтаноў, якія на слых характарызуюць розныя эмоцыі, але для вывучэння складаныя. Нягледзячы на гэта, Чайкоўскі — кампазітар, які «лечыць» мне галас.

— **Герман з'яўляецца ў першым дзеянні оперы і не пакідае сцэну да канца. У галавы мастак пачынае п'яваеце на мяжы сваіх магчымасцей?**

— Партыю Германа дала мне каласальны вопыт, нягледзячы на тое, што яна вельмі цяжкая. Многія тэатры зрывалі на ёй галас і больш ніколі не выходзілі на сцэну. Калі я, уживаючыся ў вобраз, буду да канца выкарыс-

тоўваць усю вакальную лінію, то дайду да мяжы і застануся без галасу. Вельмі важна навучыцца размяркоўваць свой вакал.

— **«Пікавая дама» — містычная опера. Адываляса штосць містычнае, калі вы развучвалі партыю?**

— Упершыню за ўвесь час, што я развучаў партыю, у мяне гучаў галас! Для мяне гэта містыка, але добрая (усміхаецца). Партыю вывучыў за незвычайна кароткі тэрмін: паўтара месяца. Існуе два паніцы: паставачны працэс і ўвод у спектакль. Калі казаць пра мізансцэны, то я прысутнічаў пры паставачным працэсе і першыя два акты рэпэтуваў, і за месяц усё вывучыў.

— **Герман — персанаж апантаны, захоплены і з першага дзеяння оперы — вар'ят. Наколькі складана было яго сыграць?**

— Дазволю сабе крыху не пагадзіцца з рэжысёрам: выконваючы ўвесь яго малюнак, Герман у маім выкананні будзе

іншым. На мой погляд, роля павінна знаходзіцца ў развіцці. Герман — вяршыня цяжкасці і музычнасці для тэатра. У гэтай сітуацыі, акрамя таго, як ты спяеш, не менш важна, наколькі добра сыграеш. Калі з першага з'яўлення на сцэне рабіць персанажа вар'ятам, то глядач не ўбачыць развіцця. Публіка не зразумее, чаму Чайкоўскі менавіта для Германа напісаў тры знакі-ары: «І я мяне не ведаю», «Прабач, нябеснае стварэнне», «Што наша жыццё? Гульня!»

У першым дзеянні оперы персанаж у маім выкананні будзе трохі дзіўным, але ж не вар'ятам. Пагадзіцеся, дзіўна, калі б Ліза палюбіла шызафранка? Самым складаным пры развучванні партыі быў ніжні рэгістр. У рускай музыцы ён мае вялікае значэнне! Нават словы, якія нясуць у сабе сэнсавую нагаруку, часцей за ўсё прапісаны менавіта ў ніжнім рэгістры.

— **Вобраз Германа праецыравалі на сябе?**

СКУЛЬПТУР У ЦЭНТРЫ МІНСКА СТАНЕ БОЛЬШ

Вясной у гістарычным цэнтры Мінска з'явіліся дзве скульптурныя кампазіцыі — «Гарадскія шалі» і «Магдэбургскае права (войт)».

— У чацвёртым квартале гэтага года павінен быць здадзены ў эксплуатацыю адзін з аб'ектаў, што будуецца ў пачатку вуліцы Зыбіцкай, — распавядае архітэктар КУП «Мінская спадчына» Сяргей БАГЛАСАЎ. — Непадалёку ад яго вырашылі размясціць скульптуру «Здабыццё іконы Божай Маці».

Што будзе ўяўляць з сябе кампазіцыя і чаму яна прысвечана?

Згодна з легендай, у 1500 годзе на беразе Свіслачы знайшлі ікону Божай Маці, чый лік пазней стаў асновай герба Мінска. Гэтую падзею і вырашылі ўвекавечыць на тэрыторыі гістарычнага цэнтры. Скульптары Дзмітрый Агану і Ігар Засімовіч прапанавалі такую ідэю: празрысты абеліск, які імітуе воды ракі, а на ім узвышаецца ладдзя ў

выглядзе птушкі-вешчуна, у ладдзі — абраз.

Якія яшчэ скульптуры плануецца размясціць у гістарычным цэнтры?

✓ «Бітва на Нямізе», сімвалам якой стане меч. Аўтар — Аляксандр Прохараў. Яго кампазіцыя «Гарадскія шалі» вельмі палюбілася мінчанам. Новую работу прапануюць усталяваць поблізу Мінскага замчышка пасля ўз'явання там гісторыка-археалагічнага цэнтры.

✓ «Мастак» (аўтары Алена Харберуш і Леанард Пакулніцкі) — абагульнены вобраз мастака, які паказвае на сваіх палотнах стары Мінск. Месяца ўстанойкі — Верхні горад.

✓ Бліжэй да Акадэміі музыкі можа з'явіцца яшчэ адна кампазіцыя вышэйзададанага аўтарскага дзета, прысвечанага творцам беларускай оперы Станіславу Манюшкі і Вінцэнту Дуніну-Марцінкевічу.

■ Помніць, шанаваць, ганарыцца

СНЕГІРЫ

Памяць сэрца... На усё жыццё застаюцца ў ёй пацудова насычаная імгненні, у якіх цесна пералічаны і радасныя, і цяжкія-бальныя перажыванні. Загартаваная ў самахварыным змаганні за волю і незалежнасць, выяўлена ў слове і мелодыі, яна набывае абрысы гаючай святасці.

У памці Міхаіла Ясеня засталіся малюнкі фантаных дарог, па якіх ён дайшоў да Германіі, выгляд вёскі і гарадоў знішчаных акупантамі. Цягам часу успрынятае пэтычнай душою воіна перадалося ў мастацка-вобразных вершах, якія потым сталі песнямі.

Вакальны твор «Снегіры» Міхаіл Ясень і Віктар Войцкі напісалі амаль праз шэсцьдзесяць гадоў пасля мінулай вайны. Песня ўзнаўляе непамяткі старонкі з памці паэта-франтавіка і выяўляе патрыятычныя пацуды кампазітара, які духоўна дакрануўся да агульнанароднай памці пра гераізм і самахварынасць суайчыннікаў.

І ў сённяшні дні людская памяць звяртаецца да тых падаў, што разгортваліся на беларускай прасторы семдзесят гадоў таму, калі вогненны шар вайны каціўся за заходніх межаў нашай краіны.

Вольга ЖАРЫНА,
«Мінск—Навіны».

■ Кінакрокі

ЦІ ЗЛО — АХВЯРА?

Барацьба за чалавека — у незалежным фільме рэжысёра Ірыны Брэль

Новы фільм «Зло», які тры дні паказвалі ў сталічным кінацэнтры «Перамога», — не прадукт непаваротлівага механізму кінастудыі, не творчасць пад дыктатам прадзюсараў, які пазычаюць буйныя сумы, і не камерцыйная адзінка. Карціна, знятая на энтузіязме рэжысёра Ірыны Брэль, наўрад ці можа стаць камерцыйна паспяховай з-за шматлікіх фактараў, і зусім не галоўным тут з'яўляецца тое, што аўтар сярод сентыментальных меладрам і забаўных камедыяў выбрала даследаванне прыроды чалавечых адносін і пакут.

Антуражам для свайго кінадэбюту маладая рэжысёрка абрала сям'ю (тата, мама і сын), якая жыве ў вёсцы. Я не памылілася, вызначаючы сям'ю ў якасці антуражу, бо аўтарку цікавіць выключна нематэрыяльнае, духоўнае, глыбіннае чалавечэ. Разабрацца ў часе і месцы таго, што адбываецца на экране, досыць складана. Дыялектная лексіка, рэдкія славянскія імёны, старая хатка, конь з вазком, малако з хлебам на сняданак, стары посуд, газоўка, выкарыстанне ў маўленні слоў «вирста», «капейка», «картуз» адсылае да даўно забытых часоў. Разам з тым у іншых сценах ёсць і прадукт якога-ніякага прагрэсу — лядоўня, прылеплення скотчам аб'явы на дзвярах балюніцы і сучасная канвеевая мэбля. Ці то наўмысна блытанніна, ці то аўтарка выкапіла архаічнае месца дзеяння з сучаснасці, пра якую не кожны здагадаецца, ці то сумшчэнне ў адной карціне двух часоў (маўляў, рэчы, пра якія гаворыцца ў карціне, актуальныя заўсёды і нічога не мяняецца).



сутыкнуча з цяжкасцямі. Аўтару цікавыя толькі псіхалагічныя пакуты, таму іх фактычныя стымулы ў сюжэце паслужаць толькі дапаможным матэрыялам, хімічным індэкатарам. Фабула будзе карскам, яе напуўненнем — эмоцыі, рэакцыя, адносінны. Агаф'ю ў лесе гвалтуе валацуга. Вярнуўшыся дадому да задаволенага пакуць жывіцём мужа, яна распавядае яму пра тое, што здарылася. З гэтага моманту «усё» і пачынаецца, хоць і не варта чакаць увазблення змрончана, амаль хароскай анатацыі, прымацаванай да фільма. Лявон не знаходзіць у сабе прычын падтрымаць жонку, а толькі абвінавачвае яе ды дзень за днём п'е. Але не забывае і яго напнаткае бяда: усё той жа валацуга шодрае частуе Лявона моцным алкаголем, крадзе грошы і рукавіцы. Па дарозе дадому ў Лявона адмярае рука, і яго кладуць у шпіталь.

Тут, дарэчы, нам трапляюцца два характэрны тыпажы, з якімі не хацелася б ніколі сустрацца ў рэальным жыцці. Абяжывае балюжым матэрыялам, хімічным індэкатарам, амаль хароскай анатацыі, прымацаванай да фільма. Лявон не знаходзіць у сабе прычын падтрымаць жонку, а толькі абвінавачвае яе ды дзень за днём п'е. Але не забывае і яго напнаткае бяда: усё той жа валацуга шодрае частуе Лявона моцным алкаголем, крадзе грошы і рукавіцы. Па дарозе дадому ў Лявона адмярае рука, і яго кладуць у шпіталь.

Галоўныя гераіня, як і Ісус, прынесла сябе ў ахвяру дзеля таго, каб «даравалі» іншым.

Варта сказаць толькі, што персанаж Лявона ў фільме паўстанне не толькі нізкім, але і бязлівым. Паводле нейкіх грамадскіх патрыярхальных законаў мужчына ў фільме — гаспадар, цар і бог. Да гэтага адсылае і антураж карціны, які асацыюецца якраз з часам і месцам абавязковага мужчынскага дамінавання. Таму яго слабасць і страх выступаюцца ледзь

не на арэну Калізея, каб голасна заявіць (мужчынам): «калі ласка, будзь мацнейшым!» на справе, а не на кулаках ды словах. У выніку Лявон у фільме панясе кару за сваю слабасць, не застанецца безнаказаным і персанаж валацугі. Толькі ў першым выпадку кара носіць характар «усвядоміць і выправіць», у другім — зыход канчатковы і бясспрэчны.

Агаф'я ж не прыдзе да шчаслівай развязкі, толькі яе гісторыя на працягу ўсёй карціны трымае жалю і спагады (пра ампутаваныя пальцы ён гаворыць чалавек пра рэакцыя, адносінны. Агаф'ю ў лесе гвалтуе валацуга. Вярнуўшыся дадому да задаволенага пакуць жывіцём мужа, яна распавядае яму пра тое, што здарылася. З гэтага моманту «усё» і пачынаецца, хоць і не варта чакаць увазблення змрончана, амаль хароскай анатацыі, прымацаванай да фільма. Лявон не знаходзіць у сабе прычын падтрымаць жонку, а толькі абвінавачвае яе ды дзень за днём п'е. Але не забывае і яго напнаткае бяда: усё той жа валацуга шодрае частуе Лявона моцным алкаголем, крадзе грошы і рукавіцы. Па дарозе дадому ў Лявона адмярае рука, і яго кладуць у шпіталь.

У фільме шмат Бога ў словах, малітвах і антуражы. Ці ўвасабляецца Бог у жыцці гераіні, ці мае ён месца ў інтарсасх аўтара? Нягледзячы на тое, што імя Бога, рэлігійнасць мільгае тут і там і наводзіць на думку, што ён аддыгрывае важную ролю, яе можна заўважыць толькі ў канцы. Развязку карціны можна назваць станючай, з надзеяй і накіраванасцю ў будучыню, аднак боская воля або ўздзелу ў падзехах не відаць, нават ролю карніка за грахі бярэ на сябе Агаф'я. Хутчэй, наадварот, важна звярнуць увагу менавіта на чалавечую прыроду і на яе правы ў сітуацыях, у якіх Бог служыць толькі вобразам для забяцця.

Фаталізм, які і Божы знак, тут не адчуваецца, таму яшчэ больш відавочным становіцца абавязкова ўвага да ролі ўнутранага свету чалавека, да важнасці ўласных учынкаў і рашэнняў. Значыць, не магчыма перанесці адказнасць за іх на Бога ці лёс. Аднак патаемны вобраз Бога важны ў іншым.

Ірэна КАЦЯЛОВА

Верш Міхаіла Ясеня Музыка Віктара Войцкі

Мне цяжка забыць дні мінулай вайны... Я чую, як стогнуць сівія бярозкі. Зноў бачыцца мне Беларусь у агні — Разрывы, варонкі, спалёныя вёскі. Даўна партызанскі згаслі кастры. Ды зноў Беларусь закавалі марозы. На белым сніжку аганькі-снегіры, Ды стывуць на хвоях бурштынныя слёзы.

Прыпеў: Бярозкі, ялінкі, Лясныя сцяжынікі Не могуць забяць юнака і дзясчынкі. Нібы толькі ўчора, Нібы толькі ўчора... Цялюць сцяжынікі, Лясныя сцяжынікі, Не могуць забяць юнака і дзясчынкі. ...Той чорнаю ноччу нялёткі быў бой. А потым сюды, на лясную паляну, З ружовай зарою прывезлі з сабой Дваіх закаханых сяброў-партызан.

На тварах іх ззялі праменні зары, Сінь неба на іх не магла наглядзецца... На белым сніжку аганькі-снегіры, Як кроплі крывы двух заручаных сэрцаў...

Прыпеў. Даўно партызанскі згаслі кастры. Ды зноў Беларусь закавалі марозы. На белым сніжку аганькі-снегіры, Ды стывуць на хвоях бурштынныя слёзы.

Мне бачыцца ўсё Беларусь у агні... Чужыя салдаты... Спаленыя вёскі... Зноў чую я, чую, як стогнуць бярозкі.

Прыпеў. Падрыхтаваў Міхась ШАВЫРКІН

РРБ-Банк

Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»
220034, г. Минск, ул. Красноезвездная, 18
www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 г.

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	на 01.07.2014	на 01.07.2013
1	2	3	4	5
АКТИВЫ				
1	Денежные средства	1101	101555	46007
2	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
3	Средства в Национальном банке	1103	489854	347802
4	Средства в банках	1104	34860	15944
5	Ценные бумаги	1105	-	30361
6	Кредиты клиентам	1106	552802	412922
7	Производные финансовые активы	1107	155128	124711
8	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
9	Основные средства и нематериальные активы	1109	106996	27293
10	Имущество, предназначенное для продажи	1110	7990	5435
11	Отложенные налоговые активы	1111	-	-
12	Прочие активы	1112	13121	8594
13	ИТОГО активы	11	1462306	1019069
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14	Средства Национального банка	1201	111428	110101
15	Средства банков	1202	42129	106481
16	Средства клиентов	1203	1039735	607533
17	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	1599	31887
18	Производные финансовые обязательства	1205	-	11548
19	Отложенное налоговое обязательство	1206	-	-
20	Прочие обязательства	1207	8564	7138
21	ВСЕГО обязательства	120	1203455	874688
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
22	Уставный фонд	1211	182696	55769
23	Эмиссионный доход	1212	-	-
24	Резервный фонд	1213	5570	3521
25	Фонд переоценки статей баланса	1214	19900	17095
26	Накопленная прибыль	1215	50685	67996
27	ВСЕГО собственный капитал и собственный капитал	121	258851	144381
28	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	1462306	1019069

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 июля 2014 года

Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	на 01.07.2014	на 01.07.2013
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	89735	57826
2	Процентные расходы	2012	46880	34788
3	Чистые процентные доходы	201	42855	23038
4	Комиссионные доходы	2021	29253	32049
5	Комиссионные расходы	2022	2223	1543
6	Чистые комиссионные доходы	202	27030	30506
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	(13)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	(7039)	1221
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	13359	2380
11	Чистые отчисления в резервы	207	10174	6504
12	Прочие доходы	208	4925	3971
13	Операционные расходы	209	40522	33515
14	Прочие расходы	210	2046	3829
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	28388	17255
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	5208	2935
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	23180	14320
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях			
19	Базовая прибыль на простую акцию	22		
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23		

И.о. Председателя Правления **Н.К.Юркевич**
Главный бухгалтер **Т.И.Карчимт**
Дата подписания «14» июля 2014 г.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в аг. Будагово, дер. Поддубье и дер. Чёрный Лес Жодинского сельсовета Смолевичского района Минской области

1. Форма проведения аукциона	Открытый
2. Дата, время и место проведения аукциона	26 августа 2014 года, в 10.00 г. Жодино, пер. Молодежный, 3 Жодинский сельсовет, кабинет №1
3. Продавец и его адрес	Жодинский сельский исполнительный комитет, г. Жодино, пер. Молодежный, 3
4. Земельный участок, его кадастровый номер и адрес	Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1499 га, с кадастровым № 624881703101000236 в аг. Будагово. Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1200 га, с кадастровым номером 624881711601000215 в дер. Поддубье. Лот № 3 – земельный участок площадью 0,2500 га, с кадастровым номером 624881714801000016 в дер. Чёрный Лес. Лот № 4 – земельный участок площадью 0,2374 га, с кадастровым номером 624881714801000017 в дер. Чёрный Лес.
5. Условия продажи	Без изменения целевого назначения
6. Целевое назначение земельного участка	Для строительства и обслуживания жилого дома
7. Начальная цена продажи	Лот № 1 – 400 000 000 рублей Лот № 2 – 300 000 000 рублей Лот № 3 – 22 000 000 рублей Лот № 4 – 20 000 000 рублей
8. Условия проведения аукциона	Участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Аукцион считается состоявшимся при наличии не менее двух участников.
9. Наличие инженерной инфраструктуры	Лот № 1 (возможность электроснабжения, газоснабжения). Лот № 2 (возможность газоснабжения). Лот № 3, Лот № 4 (возможность электроснабжения).
10. Сумма задатка и реквизиты продавца	10% от начальной цены земельного участка, р/с 3604627020009 в филиале №16 АСБ «Беларусбанк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25-А, код 812, УНП 600023532 (с пометкой «Задаток за земельный аукцион»), код платежа 04901
11. Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемыми земельными участками	Каждый понедельник в 15.00
12. Окончательный срок приема заявлений	20 августа 2014 года до 17.00
13. Контактные телефоны	8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:

- Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
- Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный счет продавца.
- Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, или его доверенного лица.
- Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы покупателя представляет это лицо).

Утерянные представительство Белгосстраха по Партизанскому району г. Минска бланки полисов по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ № 0542247, 0610558 считать недействительными. УНП 100122726

Утерянные представительство Белгосстраха по Советскому району г. Минска бланк страхового полиса по обязательному страхованию граждан от ответственности владельцев транспортных средств на территории государственных систем «Зеленая карта» серии ВУ01 № 10105220 считать недействительным. УНП 100122726

Утерянные представительство Белгосстраха по Первомайскому району г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН серии БН № 1804205 считать недействительными. УНП 100122726

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в объявление о проведении аукциона по продаже имущества Кореличского филиала Гродноблпотребсоюза, назначенного на 30.07.2014 г. следующего содержания:

в связи с изменением общей площади здания, **ИЗЛОЖИТЬ ЛОТ № 1 В СЛЕДУЮЩЕМ СОДЕРЖАНИИ:**

- капитальное строение, инв. № 431/С-13566 (назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание убойной площадки), общей площадью 244,8 кв.м, Кореличский р-н, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 50.
- капитальное строение, инв. № 431/С-13265 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада), общей площадью 40,6 кв.м, Кореличский р-н, г.п. Мир, ул. Красноармейская, 50/1.

Перенести дату проведения аукциона: аукцион состоится на 01 августа 2014 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Лот № 1. Лесопрогузчик Амкорд 352Л, 2007 года выпуска, идентификационный № Y3A352L0070029, двигатель № 052357, коробка передач № 15421, мощность двигателя 132 кВт, начальная стоимость лота 82 774 295 рублей.

Собственник (владелец) имущества: ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов» (Оршанский район, г.п. Кольсь, ул. Октябрьская, 80, УНП 300073637).

Местонахождение имущества: Витебская область, Оршанский район, г.п. Кольсь, ул. Октябрьская, 80. По всем вопросам касающимся осмотра имущества обращаться к директору ОАО «Оршанский комбинат строительных материалов»-Лукашевич Игорю Викторовичу (раб. тел. 0216-27-66-89).

Наличие обременений: Залог ОАО «Беларопробанк».

Место (адрес), дата и время проведения торгов: Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома г. Витебск, ул. «Правды», 32 11 августа 2014 года в 10.00

Справочная информация об организаторе торгов: Судебный исполнитель Деревин Сергей Евгеньевич, тел. (0212) 600092 Начальник отдела Бурakov Игорь Вячеславович, тел. (0212) 60 09 75

Условия и порядок проведения торгов: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 10.00 11 августа 2014 года. Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона **СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВОГО СКЛАДА (инв. № 621/С-20323) и ПРОХОДНОЙ (инв. № 621/С-20322), принадлежащих Несвижскому районному потребительскому обществу (Продавец) и расположенных по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 117/1, 117.**

Для обслуживания торгового склада и проходной Несвижского райпо предоставлен на праве постоянного пользования земельный участок площадью 0,6517 га с кадастровым номером 62425010001004703.

Начальная цена с НДС – 2 477 126 400 бел. руб.
Задаток с НДС – 123 856 320 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже имущества Несвижского райпо (торговый склад и проходная), проводимом 12 августа 2014 г.

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Лот № 1. Рапирный ткацкий станок фирмы «Doringer» модель PTS 4/J с накатным устройством NEVENHAUSER с инвентарным номером 145057, начальная стоимость лота 73 710 евро.

Лот № 2. Рапирный ткацкий станок фирмы «Doringer» модель PTS 4/J с накатным устройством NEVENHAUSER с инвентарным номером 145058, начальная стоимость лота 73 710 евро.

Собственник (владелец) имущества: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» (г. Витебск, ул. М.Горького, 66/1, УНП 300082525).

Местонахождение имущества: г. Витебск, ул. М. Горького, 66/1. По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, обращаться к зам. директора ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей»-Стук Ирине Олеговне (раб. тел. 0212-34-36-54).

Наличие обременений: Залог ОАО «Белинвестбанк».

Место (адрес), дата и время проведения торгов: Отдел принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома г. Витебск, ул. «Правды», 32 11 августа 2014 года в 16.00

Справочная информация об организаторе торгов: Судебный исполнитель Деревин Сергей Евгеньевич, тел. (0212) 600092 Начальник отдела Бурakov Игорь Вячеславович, тел. (0212) 60 09 75

Условия и порядок проведения торгов: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества на депозитный счет управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001066 филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 16.00 11 августа 2014 года. Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимости лота. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009. № 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность) ► ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оплата за Объект осуществляется в срок, который будет установлен в договоре купли-продажи Объекта между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом. Аукцион состоится 12.08.2014 в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 07.08.2014 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 2. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 14.03.2014. С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства квартала малозатяжной жилой застройки и инженерно-транспортной инфраструктуры в дер. Дуброва Озеричко-Слободского сельсовета и установок торгового павильона по реализации строительных материалов и хозяйственных товаров в дер. Задомля Озеричко-Слободского сельсовета Смолевичского района Минской области

1. Форма проведения аукциона	Открытый
2. Дата, время и место проведения аукциона	г. Смолевичи, ул. Советская, 125. Смолевичский райисполком, зал заседаний, 27.08.2014 г. в 11.00
3. Продавец и его адрес	г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком
4. Земельный участок, его кадастровый номер и адрес	Лот № 1 – площадь 13,1143 га, кадастровый номер 624883003801000293 дер. Дуброва. Лот № 2 – площадь 0,0096 га, кадастровый номер 624883004601000305 дер. Задомля
5. Условия продажи	Без изменения целевого назначения
6. Целевое назначение земельного участка	Лот № 1 – для строительства квартала малозатяжной жилой застройки и инженерно-транспортной инфраструктуры. Лот № 2 – для установки торгового павильона по реализации строительных материалов и хозяйственных товаров
7. Сроки аренды	Лот № 1 – 99 (девяносто девять) лет Лот № 2 – 99 (девяносто девять) лет
8. Сроки заключения договора аренды	После оплаты стоимости предмета аукциона в течение 2 рабочих дней
9. Начальная (стартовая) цена продажи	Лот № 1 – 13 114 400 000 рублей Лот № 2 – 20 000 000 рублей
10. Условия аукциона	А) продажа по цене не ниже начальной; Б) участниками аукциона могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица
11. Наличие инженерной инфраструктуры	Лот № 1 – Электроснабжение. Лот № 2 – электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, централизованное водоотведение, асфальтированный подъезд
12. Условия оплаты	За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона
13. Сумма задатка и реквизиты продавца	10% от начальной (стартовой) цены земельного участка на расчетный счет Смолевичского райисполкома 3604000000343, УНП 600014139, код банка 150001812 ЦБУ 621 филиала 616 АСБ «Беларусбанк» г.Жодино (с пометкой «задаток за земельный участок»)

Затраты на организацию и проведение аукциона в том числе (изготовление землеустроительного дела, осуществление государственной регистрации создания земельного участка, публикация информационного сообщения) подлежат возмещению победителем аукциона.

Порядок предварительного ознакомления в натуре с продаваемым земельным участком – каждый четверг с 8.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, ул. Подлесная, д. 11, каб. № 9.

Окончательный срок приема заявлений – 21.08.2014 г. 17.00. Контактный телефон (8-01776) 55-3-42.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:

- заявление на участие в аукционе;
- документ подтверждающий внесение суммы задатка на текущий расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариально заверенного перевода;
- представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариально заверенного перевода, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
- представителем или уполномоченным должным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с заверенным переводом на белорусский язык; в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным переводом на белорусский или русский язык;
- представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Неявка участника аукциона на аукцион признается отказом в его участии.

Открытое акционерное общество «Хоум Кредит Банк»

Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129. Тел.: (8017) 229 89 91, www.homecredit.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2014 г.

ОАО «ХКБанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2014	01.07.2013
1	2	3	4	5
АКТИВЫ				
1	Денежные средства	1101	61 177	18 591
2	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
3	Средства в Национальном банке	1103	1 094 079	198 713
4	Средства в банках	1104	40 654	320 654
5	Ценные бумаги	1105	20 556	81 935
6	Кредиты клиентам	1106	1 439 732	771 263
7	Производные финансовые активы	1107	-	-
8	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
9	Основные средства и нематериальные активы	1109	95 909	23 722
10	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-
11	Отложенные налоговые активы	1111	-	-
12	Прочие активы	1112	57 585	44 577
13	ИТОГО активы	11	2 809 692	1 459 455
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14	Средства Национального банка	1201	69 263	67 649
15	Средства банков	1202	729 661	246 939
16	Средства клиентов	1203	1 576 659	829 740
17	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	-	-
18	Производные финансовые обязательства	1205	-	1 044
19	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
20	ВСЕГО обязательства	120	2 400 488	1 165 207
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
21	Уставный фонд	1211	144 787	144 787
22	Эмиссионный доход	1212	-	-
23	Резервный фонд	1213	16 500	8 239
24	Фонд переоценки статей баланса	1214	6 006	5 033
25	Накопленная прибыль	1215	241 911	136 189
26	ВСЕГО капитал	121	409 204	294 248
27	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	2 809 692	1 459 455

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 июля 2014 г.

ОАО «ХКБанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2014	01.07.2013
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	344 096	102 175
2	Процентные расходы	2012	252 620	114 396
3	Чистые процентные доходы	201	91 476	(12 221)
4	Комиссионные доходы	2021	168 286	206 144
5				



Адчуў Яхім сябе свабодным. Так захапіў юнацкі юр. Што жонцы стаў нібы не родны. А внаваты хто? Амур!

Патрапіў ён у сэрца проста. Яхім да Любы прыбрыжыць — Згатуе есці, нож навострыць, А вечарам дамоў ляціць.

Ды раптам — як адкрыў хто вочы, Як ветру свежага парыву: А хто нажы мне дома точыць? Я ж іх ні разу не вастрыў!

Яўген ЖАМОЙДЗІН,
Мінскі раён,
г. п. Мачулішчы.

• Ёсць два тыпы ўколаў: адны — балючыя, другія вам не прапісаюць.

• Дурні не лечацца. І таму заўсёды здаровыя.

• Што цяжэй: быць побач з сябрам у бядзе ці ў радасці?

• Калі ты робіш дабро — гэта твае праблемы.

• Каб сесці, трэба спачатку ўстаць.

• І абязбальвальны ўкол балюча робіць.

• Ніхто не вучыць сабаку брахаць. І толькі чалавек вучаць, як быць чалавекам.

Дунька ШЫП,
г. Мінск.

Таксама з № 7 «Вожыкі», які выйдзе ў канцы ліпеня, вы даведзецеся:

- ✓ якім чынам звычайная «заблугаўка» ў Барысаве прымусліла працаваць на сабе знакамты лагатып сеткі рэстаранаў хуткага харчавання;
- ✓ ці праўда, што некаторыя пісьменнікі становяцца добрымі крытыкамі;
- ✓ што адбываецца на далёкіх астравах;
- ✓ чаму вадзіцелю дрэнна быць хластатым;
- ✓ як выглядае вясёлы трактарок Санёк;
- ✓ ці можна з'есці сваё шчасце;
- ✓ чаму футбалісты разумнейшыя за хакеістаў?

І многае-многае іншае. А каб не прапусціць нічога вясёлага, раім падпісацца на «Вожык» у любым паштовым аддзяленні.

Нашы індэксы:
Індывідуальныя льготны (для жыхароў сельскай мясцовасці): райцэнтры і населеныя пункты раёнаў — **01380**, індывідуальны — **74844**, таксама дзейнае ведамасная і ведамасная льготная падліска (для ўстаноў Міністэрства культуры, Міністэрства адукацыі).

Лёля БАГДАНОВІЧ

КАХАННЯ НЕ БУДЗЕ!

Расказаць хачу вам, што Закахалася па вышні. Ёсць кватэра і аўто У хлапца таго. Ды мушу Я прызначаць: не дае Дача мне яго спакою: Трыццаць сотак — а-я-ей! Я не згодна на тако! Апусціла вочы ніц — Ты прабач мяне, мой выбраннік. Іншых пашукай дурніц... Не, не будзе ў нас каханні! г. Барысав.

• Два дурні ў спрэчцы: хто дурнейшы?

• Ці то новы стэль, ці то ў вочы пил.

• Медуница забуга, а палын паматаецца.

• Ці заўсёды смешна апошняму?

• І на гары бываюць лужыны.

• Скарыць гару, а спатыкнуўся на камені.

• У глухой душы і вушы глухія.

• Цесна бывае і сыру ў масле.

Барыс БЕЛЯЖЭНКА,
г. Віцебск.

Думкі Уголас

Дунька ШЫП,
г. Мінск.

Максім БАЯНАЎ

Сон Ява Іранэска

Пятро Кілішак, дырэктар лікёра-гарэлачнага завода, сядзеў у кабінете і гартуў каталог прадукцыі. Дзверы раптам адчыніліся, і на парозе з'явіліся дзве незнаёмыя жанчыны. Яны, не вітаючыся, рушылі да яго. Адна з іх паклала на стол нейкую паперку.

— Хто вы? Што вам трэба? — строга спытаў Кілішак. — І што гэта за пісулка?

— Мяне зывуць Алена. А гэта — этыкетка з бутэлькі віна, якое вырабляецца на вашым заводзе, — патлумачыла жанчына. — Падзівецеся, якая прыгажуня намалывана!

— Спраўды, прыгожая, — пагадзіўся дырэктар, зірнуўшы на этыкетку. — Ну і што?

— А тое, што замест яе варта маляваць тых «прыгажуню», якія штодзень жлуццяць гэтае віно! — заявіла другая жанчына. Таццяна. — Напрыклад, фотаздымак майго мужа-п'янтоса. А яшчэ лепш — васьм гэта.

— Яна дастала з сумкі саматужную этыкетку. На ёй красаваўся шкілет, які трымаў у адной руцэ чарку, а ў другой — плакат са словамі «Алкоголь — гэта смерць. Спяшаешся на могілкі?».

— А на этыкетках для каньяку не зорачкі трэба маляваць, а магільныя крыжы! Адзін, два... пяць, — дабавіла Алена.

— Вы што, з глуду з'ехалі?! — абурўся Кілішак. — А калі ў чалавек юбілей ці вяселле? Госці чаркі падымаюць, а на іх шкілет глядзіць? Ці малады за здароўе маладой захоча выпіць, а яму — крыж у вочы?

— Так, для гэтакіх выпадкаў усё ж, відаць, павінны быць выключаны, — пагадзілася Таццяна. — Але для прафілактыкі алкагалізму, я думаю, няхай і маладыя на шкілет паглядзіць, і старыя: не зашкодзіць. Што ўрэшце чалавеку даражэй — каньяк ці здароўе?

Пятро Кілішак не ведаў, што адказаць. Ён уявіў сабе, што будзе, калі на яго прадукцыю пачнуць наклеіваць этыкеткі са шкілетамі і крыжамі, жажнуўся і... прануўся.

— Цыфу ты, дык гэта ж сон! — уздыхнуў ён з палёгкай. — А я, дурань, расхваляваўся.

Каму ўсё ж варта хвалявацца і хто дурань у гэтым сні і на яе, здагадайцеся, як той казаў, самі... г. Бяроза.

Думкі Уголас

Барыс БЕЛЯЖЭНКА,
г. Віцебск.

У гэты цудоўны сонечны дзень сардэчна віншавем любімага мужа, бацьку, дзядулю, падпалкоўніка ў адстаўцы **Леаніда Анатольевіча ЯРАМЧУКА** з Мінска з 60-годдзем.

Жадаем моцнага здароўя на доўгія гады, цудоўнага настрою, бязмежнага аптымізму, сямейнага дабрабыту. Заставайцеся заўсёды такім жа жыццярадасным, бадзёрым і добрым да людзей, жыві ў павазе, радасці і з добрай надзеяй.

*Мы шчыра жадаем у дзень юбілею:
Хай радасць і шчасце сэрца сагрэюць,
Хай добрыя весткі прыходзяць у хату
І стол на прысмакі хай будзе багатым.*

Любячыя жонка, дзеці і ўнучка Волечка.

НАРОДЖАННЯ 26 ліпеня

Іх аўтарытэт трымаецца на разуменні праўды жыцця, сутнасці падзей і верасанальны ўздзеянні ў іх; яны могуць здавацца празмерна прамалінейнымі асобамі; здольны моцна ўздзейнічаць (уплываць) на сваё асяроддзе, сямя і грамадства цалкам. Гэта адбываецца таму, што яны ўмеюць выказаць тое, што адчуваюць іншыя. Яны настолькі ўпэўнены ў сабе, што ніякай рэакцыі апанента не пахіснуе іх самаўпэўненасці. Народжаныя ў гэты дзень — гульцы па сутнасці; яны не імкнучыся ўпрыгожыць праўду, паказваюць яе такой, якая яна ёсць, не клапацяцца пра пачуцці, якія яна можа выклікаць у іншых.

НАРОДЖАННЯ 27 ліпеня

Яны валодаюць унікальнай здольнасцю прывесці ў адпаведнасць усе графікі і рэжымы, зрабіць жыццяздольнымі любячы новаўтварэнні. Паколькі гэтыя людзі аддадзены кар'еры і бізнесу, яны мала ўвагі надаюць асабістаму жыццю. Яны моцныя і вынослівыя. За знешняй самаўпэўненасцю вельмі часта хаваюцца сарамлівыя і нежаданне прызнацца ў патэтных страхх. Самае важнае рашэнне, якое ім неабходна прыняць, — сплываць сваю рэальнасцю кар'еру, якая б дазваляла знайсці звычайнае чалавечае шчасце. Для гэтага ім неабходна вялікая сіла волі і ўменне задавальняцца малым.

Даты **Падзеі** **Людзі**

1856 год — нарадзіўся **Бернард Шоу**, ірландскі драматург. Адзін лаўрэат Нобелеўскай прэміі, які атрымаў «Оскара». Шлях да прызнання быў нялёгкім. Яго не разумелі крытыкі, чытачы, глядачы. Бо Шоу стварыў новую, сваю тэатральную эстэтыку. Любымі прыем драматурга, з дапамогай якога ён вымушаў бесстаронна зірнуць на традыцыйны каштоўнасці. П'есы Шоу «Дом, дзе разбіваюцца сэрцы», «Цэзар і Клеопатра», «Пігмаліён» сталі класікай сусветнай драматургіі. Поўны збор твораў пісьменніка налічвае 36 тамоў. У яго творчай спадчыне нямаю афарызмаў: самай грознай зброяй супраць апанентаў Шоу лічыў жарт. А адстоіваючы свае погляды за 94-гадовае жыццё яму даводзілася даволі часта.

1859 год — 155 гадоў з дня нараджэння Івана Хрысанфанавіча Каладзева, беларускага бібліяфіла. Член-заснавальнік Імператарскага ваенна-гістарычнага таварыства, ганаровы член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, камергер двара (1912). У Навабарысаве Мінскай губерні сабраў найбгацейшую ў Еўропе бібліятэку па гісторыі вайны 1812 года. Кніжны збор уключаў 15000 кніг на ўсіх еўрапейскіх мовах, калекцыі газет, гравюр, партрэтаў, карт, планаў, царчжоў, малюнкаў, арыгінальных дакументаў, аўтографы. У 1913 годзе падарыў бібліятэку Музею 1812 года, які збіраўся адкрываць у Маскве ў сувязі са 100-годдзем вайны. Да яго адкрыцця кніжны збор быў перададзены на захоўванне ў Гістарычны музей. Па некаторых звестках, частка кніг была перададзена ў бібліятэкі Масквы, галоўным чынам у Дзяржаўную гістарычную бібліятэку. У 1926 годзе з калекцыі Каладзева 8000 кніг былі вернуты ў Дзяржаўную бібліятэку БССР (цяпер Нацыянальная бібліятэка Беларусі). Частка страчана ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Памёр у 1914 годзе.

1903 год — пачала дзейнічаць мінская арганізацыя РСДРП. Была створана на аснове групы газеты «Іскра», якая аб'ядноўвала вакол сябе каля 90 рабочых чыгуначных майстэрняў. З сакавіка 1904 года уваходзіла ў Паўночна-Заходні камітэт РСДРП, з жніўня 1905-га — у Паўночна-Заходні саюз РСДРП. У канцы 1905 года налічвала ўжо каля 1000 членаў. Мела 17 прапагандысцкіх груп. Кіравала дзейнасцю груп у Бабурыску, Барысаве, Навагрудуку, Слуцку. Падчас рэвалюцыі 1905—1907 гадоў узначальвала выступленні працоўных, выдавала газету «Мінскіх лётучых лістоў». Удзельнічала ў стварэнні прафсаюзаў, наладзіла сувязі з арганізацыямі РСДРП Пецярбурга, Масквы, Адэсы і іншых гарадоў. Арганізавала мінскі перасыльны пункт нелегальнай літаратуры. Разгромлена паліцыяй у ліпені жніўні 1914 года.

Было сказана

Дантэ АЛІГ'ЕРЫ, італьянскі паэт:
«Людзі звычайна пльывуць па плыні часу. А між тым наш човен аснашчаны рулём. Навошта ж чалавек нясецца ўласным імкненнем?».

СЕННЯ

Месяц
Маладзік 27 ліпеня.
Месяц у сусор'і Льва.

Сонца

Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск — 5.15	21.17	16.02
Віцебск — 4.58	21.12	16.14
Магілёў — 5.05	21.07	16.02
Гомель — 5.08	20.56	15.48
Гродна — 5.31	21.31	16.00
Брэст — 5.39	21.24	15.45

Імяніны
Пр. Антона, Гаўрылы, Івана, Сцяпана, Юльяна.
К. Ганны, Гражыны, Міраславы, Аўхіма, Лаўрэнція.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ГРОДНА 752мм рт.сл. +18...+20°C +27...+29°C	МІНСК 745мм рт.сл. +16...+18°C +26...+28°C	МАГІЛЁУ 749мм рт.сл. +16...+18°C +25...+27°C
БРЭСТ 749мм рт.сл. +19...+21°C +27...+29°C	ГОМЕЛЬ 752мм рт.сл. +16...+18°C +26...+28°C	

Абазначэнні:
 ■ няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
 ■ невялікія геамагнітныя узрушэнні
 ■ слабая геамагнітная бура

...у суседзях

ВАРШАВА +28...+30°C	КІЕЎ +27...+29°C	РЫГА +27...+29°C
ВІЛЬНЮС +27...+29°C	МАСКВА +27...+29°C	С.-ПЕЦЯРБУРГ +26...+28°C

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. З'явіцца шанц вырасці некаторыя супярэчнасці, але для гэтага з вашага боку спатрэбіцца разумны кампраміс. Вы зможаце прыступіць да рэалізацыі перспектывных планаў і паказаць свае таленты і здольнасці ва ўсёй красе. Могуць засмуціць дробныя непрыемнасці, але гэта будзе плата за адсутнасць буйных праблем.

ЦЯЛЕЦ. Зможаце максімальна поўна выкарыстоўваць свае магчымасці для завяршэння многіх важных спраў, злучыць ідэі з практыкай, а мары ўвасобіць у рэальнасць. Партнёрства ў дзелавой сферы цяпер асабліва важнае. Варта прыцягнуць на свой бок уплывовых людзей, гэта дапаможа дасягнуць пэўных вынікаў.

БЛІЗНАТЫ. Пры жаданні зможаце ажыццявіць задуры ў панядзелак. Але ў аўтарак любяць рызыка ці авантура прывядзе да правалу або расчаравання. З пачаткам лепш не канфіктаваць, паспрабуйце зарэкамэндаваць сабе добраахвотным работнікам і праявіце памяркоўнасць да калег па працы, тады вашы справы будуць складацца вельмі паспяхова.

РАК. Вядома, вам ёсць чым ганарыцца, аднак не варта цешыць сябе сваімі бліскучымі поспехамі і дасягненнямі, бо вы яшчэ не заслужылі ўсеагульнага прызнання на ўсё астатняе жыццё. Працягвайце працаваць дзеля дасягнення чарговай з намераных вышэйш. Запасіцеся цягаватасцю, упартасцю і даверам да сваёй інтуіцыі.

ЛЕУ. Вельмі ўдалы тыдзень. Вас будзе перапынаць энергія, і ўсё пачне спорыцца ў руках. Ідзі моцна сыпацца, нібы з рога дастатку; нават калі не ўсё з іх будзе рэалізавана, гэта ўсё роўна прынясе маральнае задавальненне і упэўненасць ва ўласных сілах. Справы, звязаныя з пазездкамі (як замежнымі, так і проста ў іншы гарады), акажуцца ўдалымі.

ДЗЕВА. Пляны будуць паступова рэалізоўвацца. Справы, пачатыя яшчэ на мінулым тыдні, атрымаюць сваё развіццё. Удача можа аказацца прывідам, які прывядзе да непрыемнасцяў у дзелавой сферы, таму звярніце сваю ўвагу на дом і смяю, тут вас будзе чакаць сапраўднае шчасце і поспех. Лепш не праўляйце агрэсіі, яна можа абярнуцца супраць вас, таму паспрабуйце вырашаць усё мірным шляхам.

ШАЛІ. Нягледзячы на паспяховае, вам усё-такі дзевяццацца заасяродзіцца і не дазваляць сабе расслабіцца. Будзе поўна падзей, і, каб не заблытацца ў тым, што адбываецца, трэба праявіць надзвычайную пранікліваць. Але, разабраўшыся, вы ўойдзецце ў зайздросны працоўны рытм.

СКАРПІЕН. Паспяховае будзе залежаць ад энергійнасці ў справах. Не адмаўляйцеся ад дапамогі сяброў і блізкіх людзей, яна будзе вельмі дарэчы. Усё, што звязана з далёкімі пазездкамі і замежнымі камандзіроўкамі, складзецца ўдала. Пазбягайце рознагалоссяў, аднавіце зламаанае будзе няпроста, лепш не рызыкаваць. Найбольш спрыяльным днём будзе чацвер, пятніца ж можа аказацца няўдалай.

СТРАЛЕЦ. Вас могуць чакаць сур'ёзныя жыццёвыя перамены. Праверце, каб актыўнасць на працы была накіравана ў канструктыўнае рэчышча. Пазбягайце рознагалоссяў, яны будуць недарэчныя, як ніколі. Прадумайце свае дзеянні і ўзгадніце іх з уяўленнямі аб маралі, тады вы не станеце прадметам асуджэння навакольных.

КАЗЯРОГ. Не выключана, што вам спатрэбіцца садзейнічаць уплывовым знаёмым і надзейным сябрам. Усё добрае будзе выяўляцца ў сустрэчах з сябрамі, у новых магчымасцях на працы, занятках спортам. У прафесійных справах праявіліце ініцыятыву, не чакайце, пакуль вашы дасягненні хто-небудзь прысоўіць. Пэўныя цяжкасці будуць падліноўваць вас у суботу ў хатніх справах і ў зносінах з дзецьмі.

ВАДАЛЕЙ. Можаць адчуць сябе цэнтрам сусвету, будзеце прыцягваць да сябе ўвагу і захоплення позірк. У пачатку тыдня ў дзелавым партнёрстве вам адкрыюцца нешта новае і выгаднае, прывядзе дапамога і вызваленне ад мінулых даўгоў, як фінансавых, так і кармічных. Ганіце праз няўпэўненасці і сумненне, зраз надыходзіць ваш час, калі вам дадзена многае паспеху рэалізаваць і ўвасобіць у жыццё.

РЫБЫ. Калі загадзя вызначыце гароўнасць спраў па ступені іх значнасці, то зможаце шмат чаго дасягнуць. Не халапейце адразу за ўсё, што прыходзіць вам у галаву. Паспрабуйце не трапляцца на вочы начальства і іншым магчымым апанентам або ўтрымлівацца ад якіх-небудзь прарэчанняў, каб не палпаціцца чым-небудзь большым, чым перамога ў спрэчцы.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

УСЕ НА ПІКНІК!

Кісла-салодкія агурочки

Выдатная закуска і смачны дадатак да мяса, напрыклад, да шашлыку!

Спатрэбіцца: 1 кг агурочки, 2 ст. л. кунжуту, 1 ст. л. салодкай папрыкі, 60 мл соевага соуса, 3 зуб. часнаку, алеі на смак, 4 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру, 3 ст. л. воцату, 2 ст. л. соуса чылі, 1 л вады.

Агуркі вымыць, абрэзаць кончыкі. Дзве кітайскія палачкі пакласці ўздоўж агурка і нарэзаць агуркі нажом пад вуглом. Палачкі патрэбны, каб агурок рэзаць не наскрозь, а толькі надрэзаць, трохі глыбей за сярэдзіну. Затым агурок перавярнуць нарэзаным бокам уніз і гэтак жа нарэзаць з другога боку. Агуркі скласці ў глыбокі посуд. Пасыпаць соллю, накрывць вачкам і патрэсці ёмістасць (даць настаяцца, каб агуркі пушцілі сок).

Кунжут падсмажыць на патэльні без алею да прыемнага паху. Расцёрці яго ў ступцы (кунжут можна замяніць кунжутным алеем). Зубчыкі часнаку здрабніць. Змяшаць часнок, кунжут, папрыку і соус чылі. Нагрэць у патэльні алеі, выключыць агонь і выкладзіць у яго прыправы. З агурочкі трэба выціснуць сок. Адціснуць агуркі паліць прыправы.

У каструлі закіпяціць ваду, выліць туды соевы соус, пасаліць (2 ст. л. солі), дадаць цукар і воцат. Заліць агуркі расолам. Як толькі расол астыне, агуркі гатовыя да ўжывання, але чым даўжэй яны стаяць, тым смачней!

ЧЫСТЫ ДОМ

Догляд ванны, пакрытай эмаллю

- Не ўжывайце абразівы і раставарныя рэчывы. Выкарыстоўвайце мыла і прастую ваду.
- Адклады соляў у ванне не варта адціраць. Іх можна раставарыць, пакалываць анучку, змочаную ў воцате.

Праз некаторы час адкаляць знікнуць.

- Калі эмаль адкалолася, аднавіць яе немагчыма. Усё, што можна зрабіць, — гэта прайдуліць разбурэнне. Скарыць часнак, кунжут, папрыку і соус чылі. Нагрэць у патэльні алеі, выключыць агонь і выкладзіць у яго прыправы. З агурочкі трэба выціснуць сок. Адціснуць агуркі паліць прыправы.
- Іржа добра адціраецца шкпінарам і кухоннай солло.

ПАРАДЫ БЫВАЛЫХ

Пазбаўляемся ад слядоў маркера

Гэты прасты спосаб прыдатны не толькі для знішчэння слядоў ад маркера, ён падыходзіць і для выдалення чорных палкоў ад абутку на падлозе. А ўсяго толькі і трэба нанесці злужбонную пасту на анучку і працерці ёю выпачканую паверхню.

Прыводзім у парадак рассыпаныя цені або пудру

Калі вашы цені або кампактная пудра рассыпаліся, то каліне зверху пару кропель спірту і як след расцвяжце змесціва, ушчыльніўшы плоскім прадметам. Такім спосабам можна змешваць колеры, ствараючы свой, неабходны для макіяжу, колер.

Як выдаліць налешкі і надпісы?

Часта мы абклеіваем паверхні сваёй мэблі, халадзільніка або шкла прыгожымі налешкамі, але праходзіць час, і налешкі губляюць свой першапачатковы прыгожы выгляд. Вось тым жа і сутыкаемся з цяжкасцямі выдалення іх рэшткаў. Вырасціць гэтую праблему дапаможа воцат! Намачыце патрэбны ўчастак воцатам і трохі пачакайце. Пасля гэтага прыступіць да ачышчэння. Калі з першага разу паверхня будзе дрэнна ачышчана ад рэшткаў клею і паперы, прамачыце яе воцатам яшчэ раз.

УСМІХНЕМСЯ

Хтосьці прыязджае з адпачынку карычневыв, хтосьці — сіні.

Бацька — сыну.
— Сынок, я не супраць тваёй жаніцьбы, але ты добра падумаў? Яна добрая гаспадыня?

— Бацька, ты паглядзі, якая ў яе фігура!

— Сынок, атрымаўся асалоду ад яе фігуры кожную ноч ты будзеш шло і ў мядовы месяц. А вось есці яе боршч кожны дзень прыйдзеца да канца жыцця.

Жанчыны непераможныя... Сёння чуў, як маленькая дзятчынка гадоў 6—7 крычыць на хлопчыка пакрыўджаным голасам, амаль скрозь слёзы: «Ададай, гэта не твая цукерка, я тваю ўжо з'ела!»

— А вылічыце калорыі? — Толькі перад сном, калі хачу хутчэй заснуць.

ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрававаныя лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета апулікавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрывацым «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.582. Індэкс 63850. Зак. № 2989.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19.30
25 ліпеня 2014 года.